

шай паласы нашага будаўніцтва.
Падругое, таму, што партарганам на мясцох прыдзецца вызначыць лінію сваёй работы на будучае ў абставінах сур'ёзных і напружаных, у абставінах абстрактных клясавае барацьбы, умацнення супраціўлення варожых камунізму сіл, умацнення, якое зьяўляецца вынікам нашага больш энэргічнага, рашучага і ўсебаковага наступлення на капіталістычныя элементы гораду і вёскі.

Вось чаму галоўнай задачай гэтай кампаніі зьяўляецца замацаваньне ідэйных пазыцыяў партыі ў ле барацьбе на два франты, у ле барацьбе за адзінства сваіх радыў.

Перавыбарчая кампанія павінна праходзіць пад лэнзугам барацьбы за партыйную лінію, якая вызначана пастановай XV-га зьезду і лініёўскага пленуму ЦК партыі. Гэта барацьба павінна весціся як з адкрыта правымі спробамі перагляду генэральнай лініі партыі, так і з адраджэньнем контр-рэвалюцыйнай трацысцкай ідэалогіі.

Само сабою зразумела, што партыя не пачэпціць і будзе весці бязьлітасную барацьбу з усякага ро-

зьяўляюцца з работніцтва і кастрычніцкага, а таксама вартаўнікі фабрык і фабрычных складаў. Настрой рабочых рашучы. Чакаюць, што ўсеагульная забастоўка будзе абвешчана 13 кастрычніка.

Лодзінская газета «Распубліка» зьявілася да кіраўнікоў прафсаюзаў з запытаньнем, што яны стануць рабіць, калі забастовачны фонд будзе вычарпаны. Кіраўнік так звананага класавага прафсаюзу, меншавік Вальчак адказаў, што саюз зьявіцца за дапамогай да лёнданскага інтэрнацыяналу тэкстыльшчыкаў і да тэкстыльшчыкаў у іншых краінах, за выключэньнем СССР.

Казімірчын — кіраўнік саюзу нацыянальнай рабочай партыі — заявіў, што прыдзецца зьявіцца за падтрымку ў літве.

Яснасьць партыйнай лініі і задач, якія стаяць перад намі, — лепшая гарантыя таго, што партыйныя масы пашлюць на кіруючую работу стойкіх, цвёрдых і вытрыманых лідэраў, якія змогуць найбольш хутка і правільна вырашыць гэтыя задачы.

Грызья ў лягеры польскіх згоднікаў Раскол ППС чакаецца з дня на дзень

ВАРШАВА, 11. Зьяўленьне першага нумару газеты «Пшэдсвіт», які выдаецца групаю Марачэўскага (былы лідэр ППС, цяпер міністр грамадзкіх работ і прыхільнік супрацоўніцтва з Пільсудзікам), зрабіла ў палітычных колах вялікае ўражаньне. Першы нумар газеты быў літаральна раскоплен у некалькі гадзін.

Афіцыйны орган ППС «Роботнік» сустраў зьяўленьне газеты рэзкім артыкулам. Газета абвінавачвае Марачэўскага ў тым, што ён у якасьці члена ўраду падпісаў дэкрэт аб друку, канфіскаваў рабочы друк і «вёў дваістую гульні з соймам». Газета намякае на атрыманьне новай газэтай урадавай субсыдыі.
«Пшэдсвіт» зараз-жа адгукнуўся на выступленьне «Роботніка». Рэдак-

цыя «Пшэдсвіту» дэманстрацыйна заявіла, што газета ўзьнікла пад уплывам пільсудчыкаў. «Мы адарваліся ад партыі, — піша газета, таму, што ня можам больш маўчаць, таму што немагчыма даверыць справу сацыялізму і ППС маленькім людзям, якія не дараслі да кіраўніцтва».

Адказваючы на запытаньне «Роботніка», хто фінансуе «Пшэдсвіт», газета піша: «У доме павешанага не гавораць аб вяртоўцы». Вядома, што «Роботнік» дэфіцытны і што дэфіцыт пакрываецца ўрадавымі абвесткамі і прыбыткамі ад друкаваньня ў друкарні ППС урадавага аргану. — «Мэсажэ Полёна». У палітычных колах кожны дзень чакаюць расколу партыі.

Зьезд ангельскіх лібэралаў

ЯРМУТ, 12 кастрычніка ў Ярмуце адкрыўся зьезд лібэральнай партыі. На зьездзе прысутнічае каля 1.000 дэлегатаў. Зьезд, які праходзіць пад знакам надрыхтоўкі да надыходзячых выбараў, ухваліў дзьве ўнесеныя выканкомам рэзалюцыі.

У першай рэзалюцыі — аб дзейнасьці ўраду Валдуіна, адзначаецца, што ўрад зьяўляецца адзіным у Эўропе, які пасля вайны павялічыў выдаткі на ўзброеныя. Далей зазначаецца на наймелую фінансавую палітыку ўраду, а таксама і на тое,

што нічога істотнага ня зроблена для скарачэньня беспрацоўя, затое выкінута 23 мільёны фунт. стэрл. на вецер у выглядзе субсыдыі капальняў і ляснікам.

У другой рэзалюцыі напранаецца рабочая партыя ў нявыстарчальнай апазыцыйнасьці, а таксама і ў адсутнасьці адзінства. Рэзалюцыя называе выбарчую пляцформу рабочай партыі, ухваленую бірмінгамскім зьездам, дакумантам, у зьмесьце якога ёсьць прапановы, «перанятыя без запытаньня ў лібэральнай партыі».

Сёньня, а 6 г. ув., у залі пасаджэньняў ЦК КП(б)Б склікаецца пасаджэньне членаў і кандыдатаў ЦК, якія знаходзяцца ў Менску, сумесна з сакратарамі акругамаў КП(б)Б.
Прысутнасьць членаў і кандыдатаў ЦК, якія знаходзяцца ў Менску, абавязкова.
Сакратар ЦК ВАСІЛЕВІЧ

8-га кастрычніка пачалася забастоўка каменшчыкаў у Кракаве. Бастуючыя дамагаюцца павялічэньня заробнае платы.

НЬЮ-ЁРК, 11. У Нью-Ёрку забаставалі рабочыя і служачыя транспартнага апарату. У Нью-Ёрку забаставала 4.000 рабочых шоўку-прадзільні Патэрсона ў Нью-Ёрку. Бастуючыя патрабуюць уладзеньня 8-гадзіннага рабочага дня, павялічэньня зарплаты на 10 проц. і прызнаньня прафсаюзу.

Анжунны суд у Горадні разглядаў справу трох, абвінавачаных у камуністычнай і процідзяржаўнай дзейнасьці. Адзін заадужан на 4 гады катаргі і адзін на 2 гады. Трэці абвінавачаны апраўданы.

Вайсковая ўлада падтрымлівае арганізацыю курсаў, спадзяючыся, што вны дапамогуць развіцьцю хемічнае прамысловасьці ў Заходняй Беларусі і падгатуць малодшых спецыялістаў дзеля хемічнае вайны.

У нядзельні, 14 кастрычніка, а 7-й гадзіне ўвечары ў клубе імя Карла Маркса склікаецца СХОД ПАРТАКТЫВУ.

Менскай гарадзкой арганізацыі КП(б)Б. ПАРАДАК ДНЯ: Сучаснае гаспадарчае становішча. Докл. тав. ГАЛАДЗЕД.

Уваход на білетах, разасланых па раёнах КП(б)Б. Членам і членамды ЦК, ЦКК, АК, АКК КП(б)Б, члены бюро АК і ЦК ЛКСМБ уваходзяць на сваіх васьмевечных.


Футбольны матч паміж аўстрыйскай зборнай камандай і СССР, які адбыўся 30-IX у Вене, скончыўся перамогаю савецкіх футбалістаў з лікам 2:0.

НА ЗДЫМКУ: на пераднім пляне т. Біліной пасьля 1-га голу, убітага аўстрыйцам.

Ад'езд М. Горкага ў Італію

12-га кастрычніка выехаў у Сарэнта Максім Горкі. Гэты ад'езд выклікаў станам яго здароўя, аб якім канемліум прафсаюзу ў ўрачоў даў наступнае заключэньне: за час прабываньня ў СССР у М. Горкага, які зьгоры на сухоты і мокрадзітам, было некалькі абвострэнняў хронічнага лёвачнага працэсу і неаднокраць канстатавана пслабленьне дзейнасьці сэрца. Таму, далейшае прабываньне ў Маскве Аляксей Максімавіча, прыкмыслага да цёплага клімату Італіі, пагражае аб велькай небясьпекаю яго здароўю. З прычыны гэтага М. Горкаму трэба зараз-жа выехаць у Італію, адкуль можна будзе яму вярнуцца ў Маскву не раней мая 1929 году. Вясною 1929 году М. Горкі зной сэрцеца ў Савецкі Саюз.

Да паездкі нашых футбалістаў у Вену



Футбольны матч паміж аўстрыйскай зборнай камандай і СССР, які адбыўся 30-IX у Вене, скончыўся перамогаю савецкіх футбалістаў з лікам 2:0.
НА ЗДЫМКУ: на пераднім пляне т. Біліной пасьля 1-га голу, убітага аўстрыйцам.

Бастуючыя дамагаюцца павялічэньня заробнае платы.

НЬЮ-ЁРК, 11. У Нью-Ёрку забаставалі рабочыя і служачыя транспартнага апарату.

Анжунны суд у Горадні разглядаў справу трох, абвінавачаных у камуністычнай і процідзяржаўнай дзейнасьці.

Вайсковая ўлада падтрымлівае арганізацыю курсаў, спадзяючыся, што вны дапамогуць развіцьцю хемічнае прамысловасьці ў Заходняй Беларусі і падгатуць малодшых спецыялістаў дзеля хемічнае вайны.

У нядзельні, 14 кастрычніка, а 7-й гадзіне ўвечары ў клубе імя Карла Маркса склікаецца СХОД ПАРТАКТЫВУ.

Менскай гарадзкой арганізацыі КП(б)Б. ПАРАДАК ДНЯ: Сучаснае гаспадарчае становішча. Докл. тав. ГАЛАДЗЕД.

Уваход на білетах, разасланых па раёнах КП(б)Б. Членам і членамды ЦК, ЦКК, АК, АКК КП(б)Б, члены бюро АК і ЦК ЛКСМБ уваходзяць на сваіх васьмевечных.

Футбольны матч паміж аўстрыйскай зборнай камандай і СССР, які адбыўся 30-IX у Вене, скончыўся перамогаю савецкіх футбалістаў з лікам 2:0.

НА ЗДЫМКУ: на пераднім пляне т. Біліной пасьля 1-га голу, убітага аўстрыйцам.

Бастуючыя дамагаюцца павялічэньня заробнае платы.

НЬЮ-ЁРК, 11. У Нью-Ёрку забаставалі рабочыя і служачыя транспартнага апарату.

Анжунны суд у Горадні разглядаў справу трох, абвінавачаных у камуністычнай і процідзяржаўнай дзейнасьці.

Вайсковая ўлада падтрымлівае арганізацыю курсаў, спадзяючыся, што вны дапамогуць развіцьцю хемічнае прамысловасьці ў Заходняй Беларусі і падгатуць малодшых спецыялістаў дзеля хемічнае вайны.

У нядзельні, 14 кастрычніка, а 7-й гадзіне ўвечары ў клубе імя Карла Маркса склікаецца СХОД ПАРТАКТЫВУ.

Менскай гарадзкой арганізацыі КП(б)Б. ПАРАДАК ДНЯ: Сучаснае гаспадарчае становішча. Докл. тав. ГАЛАДЗЕД.

Уваход на білетах, разасланых па раёнах КП(б)Б. Членам і членамды ЦК, ЦКК, АК, АКК КП(б)Б, члены бюро АК і ЦК ЛКСМБ уваходзяць на сваіх васьмевечных.

Футбольны матч паміж аўстрыйскай зборнай камандай і СССР, які адбыўся 30-IX у Вене, скончыўся перамогаю савецкіх футбалістаў з лікам 2:0.

НА ЗДЫМКУ: на пераднім пляне т. Біліной пасьля 1-га голу, убітага аўстрыйцам.

Далей тав. Енукідзе спыніўся на пытаньні аб нормах прадстаўніцтва. Пытаньне гэтае да гэтага часу ляжыць на ўсім вывучана. Ня ўсе яшчэ як трэба зразумелі, якім шляхам павінен ажыцьцяўляцца ўплыў рабочае клясы на савецкі ўрад.

На нарадзе была гутарка аб адпаведных выбарчых нормах пры выбарах у гарадскія і сельскія саветы. Канстытуцыя РСФСР — а яна павінна быць асноўнай для ўсіх савецкіх канстытуцый і была да таго-ж прапрацавана пры неасяродным удзеле Уладзімера Ільіча, — шыкая розьніцы паміж выбарчымі камітэтамі пры выбарах у гарадскія і сельскія саветы ня робіць. Ніякіх катэгорыяў — усе выбаршчыкі абраюць на агульных падставах. У РСФСР гэта строга праводзілася. Ці страціла ад гэтага рабочая кляса свой уплыў? — Ніколі няма неабходнасьці замаць асабістую канстытуцыю і ўводзіць дыфэрэнцыраваныя нормы там, дзе гэта ня выклікаецца выключнай неабходнасьцю. Падзяленьне выбаршчыкаў на рабочых і сялян пры выбарах у саветы няправільна, палітычна шкодна і яго трэба пасту-

ПАРЫЖ, 11. Францускі друк працягвае ажыўлена каментараць індывідуальна і процідзяржаўнай дзейнасьці.

Вайсковая ўлада падтрымлівае арганізацыю курсаў, спадзяючыся, што вны дапамогуць развіцьцю хемічнае прамысловасьці ў Заходняй Беларусі і падгатуць малодшых спецыялістаў дзеля хемічнае вайны.

У нядзельні, 14 кастрычніка, а 7-й гадзіне ўвечары ў клубе імя Карла Маркса склікаецца СХОД ПАРТАКТЫВУ.

Менскай гарадзкой арганізацыі КП(б)Б. ПАРАДАК ДНЯ: Сучаснае гаспадарчае становішча. Докл. тав. ГАЛАДЗЕД.

Уваход на білетах, разасланых па раёнах КП(б)Б. Членам і членамды ЦК, ЦКК, АК, АКК КП(б)Б, члены бюро АК і ЦК ЛКСМБ уваходзяць на сваіх васьмевечных.

Футбольны матч паміж аўстрыйскай зборнай камандай і СССР, які адбыўся 30-IX у Вене, скончыўся перамогаю савецкіх футбалістаў з лікам 2:0.

НА ЗДЫМКУ: на пераднім пляне т. Біліной пасьля 1-га голу, убітага аўстрыйцам.

патрабаваньне большасьці галасоў усіх членаў сходу савецкіх аўтарытэту як самаго сходу, так і абранага кандыдата. Адносна большасьці галасоў сьведчыць аб аб'ектыўнай адносінах сходу да кандыдатаў.

Пасля тав. Енукідзе з заключным словам выступіў тав. Кагановіч.

Тав. Енукідзе, закрываючы нараду, зазначыў, што яна дала вялікі матар'ял. Гэты матар'ял будзе сьстэматызаваны і шырока скарыстаны ў надыходзячую кампанію перабыраў.

Нарада аднагалосна прыняла рэзалюцыю, у якой лічыць, што падрыхтоўчая работа і справядчая кампанія да выбараў у саветы павінны пачацца зараз-жа. На падставе вывадаў дакладчыкаў і вучоту спрэчак павінны быць распрацаваны канкрэтныя дырэктывы ўказаныя цэнтральным і мясцовым савецкім органам, аб правядзеньні надыходзячай выбарчай кампаніі. Народа прасіць прэздыдум ЦВК СССР паскорыць распрацоўку гэтых дырэктыв, выдаць стэнаграфічную справаздачу пасяджэньняў нарады і разаслаць яе на месцы, як кіруючы матар'ял на перабыбарах.

За выкрыцьцё ваеннага сакрэту

Расправа францускага ўраду з амэрыканскім журналістам

ПАРЫЖ, 11. Францускі друк працягвае ажыўлена каментараць індывідуальна і процідзяржаўнай дзейнасьці.

Вайсковая ўлада падтрымлівае арганізацыю курсаў, спадзяючыся, што вны дапамогуць развіцьцю хемічнае прамысловасьці ў Заходняй Беларусі і падгатуць малодшых спецыялістаў дзеля хемічнае вайны.

У нядзельні, 14 кастрычніка, а 7-й гадзіне ўвечары ў клубе імя Карла Маркса склікаецца СХОД ПАРТАКТЫВУ.

Менскай гарадзкой арганізацыі КП(б)Б. ПАРАДАК ДНЯ: Сучаснае гаспадарчае становішча. Докл. тав. ГАЛАДЗЕД.

Уваход на білетах, разасланых па раёнах КП(б)Б. Членам і членамды ЦК, ЦКК, АК, АКК КП(б)Б, члены бюро АК і ЦК ЛКСМБ уваходзяць на сваіх васьмевечных.

Футбольны матч паміж аўстрыйскай зборнай камандай і СССР, які адбыўся 30-IX у Вене, скончыўся перамогаю савецкіх футбалістаў з лікам 2:0.

НА ЗДЫМКУ: на пераднім пляне т. Біліной пасьля 1-га голу, убітага аўстрыйцам.

што, што амэрыканскія журналісты пакуль устрымаваюцца ад далейшых крокаў.

«Леніні» лічыць выступленьні амэрыканскіх журналістаў у абарону Харэна не дарэчы, і падкрэсьлівае, што высліла Харэна толькі адкладзена, а не адменена. Рад газет падкрэсьлівае, што справа ня ў амэрыканскім журналісьце, а ў чыноўніку міністэрства замежных спраў, які перадаў, або прадаў дакуманты.

ПАРЫЖ, 11. Агенцтва Гавас паведамляе: «Харэн учора выехаў у Вэльгію, адкуль накіроўваецца ў Англію праз Антверпэн». Па вестках газэты «Тан», паліцэйская ўправа выдала ў паграмічныя пункты і парты інструкцыі затрымаць Харэна, перашкодзіць яго ад'езду з Францыі і вярнуць яго ў Парыж.

Вдчыненне хемічных курсаў у Вільні

«Таварыства тэхнічных курсаў» у Вільні рыхтуецца да адчынення ў Вільні хемічных курсаў. Курс павінны будучы гатаваць малодшых тэхнікаў дзеля прамысловасьці сухой верагонкі дрэва, фарментацыйнае, пшавровае і маслабойнае.

Вайсковая ўлада падтрымлівае арганізацыю курсаў, спадзяючыся, што вны дапамогуць развіцьцю хемічнае прамысловасьці ў Заходняй Беларусі і падгатуць малодшых спецыялістаў дзеля хемічнае вайны.

„Форвэртс“ — на ўтрыманьні ў банкіра

БЭРЛІН, 11. Газета — старай с.д. «Фольксштадт» (адкалоўнася краінае правае крыло с.д. партыі Саксоніі), якая выходзіць у Дрэздэне, паведамляе, што «Форвэртс» атрымаў нядаўна ад банкіра Гольдшміда, дырэктара дармштадзкага банку, субсыдыю ў 800 тысяч марак. Па словах газэты, факт прадастаўленьня субсыдыі ўстаўляе нядаўна судом.

У нядзельні, 14 кастрычніка, а 7-й гадзіне ўвечары ў клубе імя Карла Маркса склікаецца СХОД ПАРТАКТЫВУ.
Менскай гарадзкой арганізацыі КП(б)Б. ПАРАДАК ДНЯ: Сучаснае гаспадарчае становішча. Докл. тав. ГАЛАДЗЕД.
Уваход на білетах, разасланых па раёнах КП(б)Б. Членам і членамды ЦК, ЦКК, АК, АКК КП(б)Б, члены бюро АК і ЦК ЛКСМБ уваходзяць на сваіх васьмевечных.

Кантрольныя лічбы гаспадаркі СССР

За 1927-28 год прамысловасць дала рост на 21 проц. замест намечаных 14 проц., с. г.—2,7 проц. зніжэння замест 4 проц. росту.
Асаблівасць кантрольных лічбаў 1928-29 г.—арыентыроўка на значны рост с. г.—Рост прамысловасці вызначан у 15 проц., зніжэнне сабекошту—на 10 проц.—80 тыс. пастарэлых рабочых—на пэнсію.—На дапамогу беспрацоўным—30 млн. руб.

МАСКВА, 11. На зьездзе дзяржпланаў у дакладам аб кантрольных лічбах народнае гаспадаркі СССР на 1928-29 год выступіў тав. Грынко.
Аналіз фактычнага выканання кантрольных лічбаў 1927-28 году паказвае,—сказаў дакладчык,—што кантрольныя лічбы рэзка недаўлічылі вытворчыя магчымасці нашай прамысловасці і, разам з тым, перацанілі магчымасці развіцця сельскае гаспадаркі. Па прамысловасці кантрольныя лічбы намачалі рост супроць мінулага году на 14 проц., фактычна мы маем рост на 21 проц. У той-жа час рост валавой прадукцыі сельскае гаспадаркі меркаваўся на 4 проц., фактычна-ж прадукцыя атрымана на 2,7 проц. менш. Такім чынам, ня гледзячы на вышэй-сярэдні ўраджай, рэсурсы сельскае гаспадаркі ў кантрольных лічбах 1927-28 году былі перацанены.

Не апраўдаўся таксама намечаны кантрольнымі лічбамі і рост дробнай самагужняй і прыватнай прамысловасці. Наадварот, наперакор планаванню, дробная самагужня і прыватная прамысловасць настолькі скараціліся за кошт больш інтэнсіўнага, чым гэта намчалася, росту буйной дзяржаўнай прамысловасці. Выдаткі агалу ў СССР узрастылі за мінулы год на 13 проц. у той час, як вытворчасць і загатоўка агалу ўзрастылі толькі на 4 з паловаю процантамі. Такім чынам,

і тут намечаныя кантрольнымі лічбамі запасы агалу стварыць не ўдалося.
Тэмпы росту чорнай металургіі паракейшаму адстае ад машынабудуўніцтва і наогул ад цяжкай індустрыі: металургія ўзраста на 12 з паловаю процантаў, машынабудуўніцтва—21 проц. Вытворчасць будаўнічых матэрыялаў у мінулым годзе хоць і ўзраста, аднак усё-ж значна адстае ад росту будаўніцтва.
Лік рабочых павялічыўся не на 4 проц., а на 7 проц. Выпрацоўка на аднаго рабочага ўзнілася на 14,5 процантаў замест намечаных 17,2 процантаў, зарплата павышана на 10,5 проц. супроць 7,2 проц. і г. д. Ня выкананы прамысловасцю таксама плянавыя меркаванні па зніжэнні сабекошту.

Асаблівасцю кантрольных лічбаў 1928-29 году зьяўляецца арыентыроўка на больш высокі тэмпы росту сельскае гаспадаркі. Гэты рост намечан ня толькі за кошт павялічэння пасеўных плошчаў, але і за кошт павышэння ўраджайнасці. У прыватнасці, рост пасеўных плошчаў намечан у 6-7 проц. Валавая прадукцыя ўсёй прамысловасці за год павінна павялічыцца, паводле разліку Дзяржплана, на 15 проц. Калі ў мінулым годзе вытворчасць прадметаў спажывання ўзраста больш, чым вытворчасць сродкаў вытворчасці, дык у бягучым годзе рост цяжкай індустрыі (вытвор-

часць сродкаў вытворчасці) намечан у 15,9 проц., а лёгкай—13,8 процантаў.
Агульны рост хэмічнай прамысловасці намечан у 34 проц. супроць 21 проц. мінулага году.

Важнейшай задачай надыходзячага году,—гаворыць далей т. Грынко,—зьяўляецца зніжэнне сабекошту прамысловай прадукцыі. Сабекошт павінен быць зніжан на 10 проц. Такое зніжэнне Дзяржплан лічыць зусім магчымым, бо за апошні год у прамысловасць укладзена звыш 3 мільярдаў руб., а ў 1928-1929 годзе капітальныя ўкладанні ў прамысловасць складоўць 4,5 мільярдаў руб. Агульную колькасць прамысловых рабочых намечана прывесці ў адпаведнасць з патрэбнасцямі прамысловасці. Значна пашыраецца забяспечанне рабочых ад старасці: на працягу 1928-29 году мяркуецца перавесці на пэнсію каля 80.000 рабочых-старыкоў.

Бюджэт Дзяржстраху павышаецца на 17 проц., фонд дапамогі беспрацоўным павялічваецца на 30 мільянаў руб. і г. д.
Перад намі,—заканчвае тав. Грынко,—сталі выдзяльныя задачы. Але маючы за сабой актыўную дапамогу шырокай грамадскай, веруючы ў творчыя сілы пралетарыяту, мы маем усе падставы спадзявацца, што намечаныя пляны развіцця народнае гаспадаркі краіны будзе выкананы.

Перадавых рабочых, работніц і батракоў--у рады КП(б)Б

Да 1930 году-КП(б)Б павінна прыняць 9.000 новых членаў

Замест кампаній і „ўзяцьця курсу на рост“ арганізаваць штодзённую прапаганду бальшавіцкай партыйнасці.
Трэба ўлічыць вярбовачны вольт ячэек заводаў „Домбала“ і „Намінтэрн“

Важнейшая бальшавіцкая работа

Пытанні пашырэння бальшавіцкай партыйнасці, прыём у партыю новых кадраў рабочых, беднаты і батрацтва—заўсёды былі і застаюцца важнейшымі прынцыповымі пытаннямі, на якія партыя на працягу ўсёй сваёй працы зьявляла вальскую ўвагу.

Гэта прынцыповасць патрабуе ад кожнага члена партыі штодзённа актыўна працаваць над прыцягненнем у партыю новых рабочых беднякоў, і батракоў.

Уся практыка працы партыі гаворыць аб тым, што партыя мае ў гэтым сэнсе найлепшую глебу: партыя карыстаецца глыбокім давер'ем рабочае класа, якая аддае лепшых сваіх прадстаўнікоў для актыўнай работы ў партыі.

Але было-б памылковым думаць, калі-б ячэйкі, выходзячы з гэтага глыбокага давер'я рабочых да партыі, не арганізавалі-б жывой штодзённай масавай працы на прыёме новых рабочых.

Нялаўна ЦК КП(б)Б падагуліў вынікі росту нашае партыі за перыяд з 1-га студзеня 1927 г. па 1-га ліпеня 28 г. За гэты час партыя вырасла на 9.312 новых членаў, з якіх 59 проц. складаюць рабочыя ад варштату. Рабочае ядро ў КП(б)Б дзе павялічылася з 53 проц. да 59,3 проц.—адначасова зніжаецца процант служачых і павялічваецца процант прыёму батракоў і сельска-гаспадарчых рабочых.

Аднак, адзначаючы здавальняючы стан колькасці і якасці росту КП(б)Б, бюро ЦК дае наступную аданку працэсу гэтага росту:

«Рост у асноўнай сваёй частцы ідзе ў напрамку «самацёку і кампаній», што свед-

чыць аб адсутнасці састэматычнай вярбовачнай работы; скачываецца як у тэмпе агульнага росту па асобных пэрыядах, так і значныя хістанні ў тэмпе прыёму ў КП(б)Б розных сацыяльных груп; надзвычайна слабы рост за лік батракоў, жанчын і адставанне росту за лік сялян-беднякоў, асабліва калгаснікаў. Недастаткова ўцягненне ў партыю рабочых буйных прадпрыемстваў».

Гэта тыповыя прыклады для многіх арганізацый. Вось сёння мы зьяшчаем матэрыял аб росце Барысаўскай партыйнай арганізацыі, дзе ёсць рад буйных прадпрыемстваў. Большасць парт'ячэек ніякай сур'ёзнай працы ў напрамку росту не праводзіць. Яны абмяжоўваюцца агульнымі пастановамі, накітавалі «ўзяцьце курсу на ўцягненне рабочых», альбо «выпрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы» і г. д.

Між тым каля ячэек жыве і працуюць шырокі беспартыйны актыв, якому блізка інтарэсы партыі і рабочай класа. І вось характэрна, што часам гэты актыв застаецца па-за полем бягучасці ячэек. Вось цікавыя адказы беспартыйных актывістых домбалеўцаў, дзе была праведзена спецыяльная анкета. Большасць з іх паказвае, як галоўную прычыну ўступлення ў партыю, сваю палітычную адсталасць. Разам з гэтым ёсць і такія адказы: не ўясніў яшчэ, што такое партыя, а бо: ня бачу ніякай розніцы паміж партыйцамі і беспартыйнымі, бо можна праводзіць партыйную лінію і ня будучы ў партыі.

Трэба сказаць, што гэтыя адказы зроблены шчыра папралетарску. І адсюль трэба зрабіць вынікі: мы сваячасова не растлумачваем лепшым рабочым сутнасці бальшавіцкай партыйнасці. Нам здаецца, што гэта характэрна ня толькі для Барысава, але і для рады іншых арганізацый.

Нашы асноўныя каналы, па якіх павінен ісці новы прыцёк рабочых—парт'ячэйкі,—яшчэ не гатовы да гэтай адказнай працы.

У памяншанай пастанове ЦК дае цэлы рад дырэктыв у гэтым напрамку. Таксама ЦК даў дырэктывы па ўзмацненні прыёму ў партыю батракоў, с. г. рабочых, сялян-калгаснікаў і жанчын-работніц.
Зараз праходзяць перавыбары ўсіх бюро ячэек і вышэйшых партыйных органаў. Трэба агульнаваць

Як расьце Барысаўская партарганізацыя

Гэтае пытаньне абгаворвалася 6-га кастрычніка на пашыраным пленуме Барысаўскага гаркому КП(б)Б.
Практыка працы на ўцягненні рабочых у партыю мае шмат цікавых момантаў і асаблівасцяў.

За апошні год у арганізацыю прынята 235 чалавек, што дае павялічэнне арганізацыі на 32%. Акрамя гэтага 53 чалавекі з прынятых яшчэ не аформлены вышэйшымі партыйнымі органамі.
За лік каго ўзрастае наша арганізацыя? Галоўным чынам яна расла за лік рабочых ад варштату, якія складаюць 94 процанты з усіх прынятых. У выніку гэтага значна павялічыўся сацыяльны склад арганізацыі. Зараз рабочыя ад варштату ў арганізацыі складаюць 77% у той час, як у мінулым годзе яны складалі толькі 55%.

Гэтыя лічбы маюць-б сьведчыць аб здавальняючым стане ўросту арганізацыі, але калі прыглядзецца бліжэй да справы, то ўвост ідзе надта няроўнамерна. Так, Кастрычніцкае заклік даў арганізацыі 159 чалавек, а за апошнія 9 месяцаў прынята ўсяго 76 чалавек. Гэта самым яскравым чынам сьведчыць аб тым, што праца па вярбовцы рабочых у партыю вельмі недавальняючая.

Паглядзім, што робяць ячэйкі ў гэтым напрамку. Агляд паказаў, што пытаньне ўросту амаль што не абгаворвалася ў ячэйках. Шмат якія ячэйкі абмяжоўваліся такімі пастановамі: узяць курс на рост ячэйкі за кошт беспартыйных, ці—не паслабляць тэмпы росту ячэйкі. На заводзе імя Домбала, дзе ёсць каля 550 кваліфікаваных рабочых, парт'ячэйкі выносілі такія пастановы: даручыць бюро ячэйкі апрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы на падставе дырэктывы ЦК. З таго часу прайшло ўжо больш 10 месяцаў, але гэтых «канкрэтных мерапрыемстваў» яшчэ няма.

Больш таго, ёсць ячэйкі, дзе на працягу 6-7 месяцаў ня было ніводнай заявы ад рабочых, і між тым ячэйкі не рабілі ніякіх заходаў да ўзмацнення прыёму рабочых у партыю.

ЯЧЭЙКА ЗАЧЫНІЛАСЯ АД МАС (М. Койданава)

У мінулым годзе, дзякуючы ўмелай арганізацыі адкрытых сходаў, наша ячэйка змагла прыцягнуць на іх шмат беспартыйнага мэтачковага актыву, які рэгулярна наведваў гэтыя сходы і разам з ячэйкай прымаў удзел у абгаворванні ўсіх пытанняў.

На жаль, зараз нічога падобнага ў працы ячэйкі не наглядзецца. Чаму? А таму, што ячэйка адарвалася ад масы. Яна ў большасці праводзіць закрытыя сходы. Жыве выключна дакладамі кіраўнікоў розных устаноў, якія заўсёды робяць даклады, адсутнічае ўсякая крытыка з боку беспартыйнага актыву. Тыя адкры-

На буйных прадпрыемствах Барысава, як «Чырвоная Бярэзіна», «Домбала», «Намінтэрн», партпраслойка складае ад 12 да 18%, а ў драбнейшых—да 44.

Дадатны вольт у вярбовцы рабочых у партыю мае парткалктывыя заводы «Намінтэрн». Там гэта пытаньне ўважліва абгаворвалася на бюро і агульных партсходах. Цяг'ячэйкі вызначалі рэзервы беспартыйнага актыву, які ў першую чаргу можа быць ўдлігнуты ў партыю. На гэты частку актыву накіроўвалася галоўная ўвага парт'ячэек. З імі ўстаўлялася цесная індывідуальная сувязь партыйцаў, яны асабіста запрашаліся на партсходы і ўцягваліся ў сетку партсвятлы. З гэтым актывам парт'ячэйкі праводзілі нарады, дзе высвятлялі тыя перанікоды, што не даюць рабочаму ўступіць у партыю. Гэта ўсё дэзволіла ячэйкам плянава арганізаваць працу і ўцягваць у партыю лепшых аўтарытэтных рабочых.

Парткалктывы гуты імя Домбала ўжылі такі мэтад. Ён распаўсюдзіў сярод беспартыйнага актыву спецыяльныя лісты на тэму: што перашкаджае рабочаму ўступіць у партыю. Цікавыя адказы даў рад рабочых. Так, па пытаньне «чаму ня ідзеш у партыю»—многія рабочыя адказвалі: «Мы палітычна няписьменныя і таму ня можам быць у партыі». Адзін рабочы піша: «Лічу, што паміж мною і партыйцамі розніца мала, а ў партыю ня іду, бо слабы здароўем». Другі адказвае: «можна быць і беспартыйным і праводзіць партыйную лінію. Ня іду ў партыю, бо партыйцы мне ішчэ не растлумачылі таго, што такое партыя».

Значны лік адказаў рабочых зводзіцца да таго, што для ўступлення ў партыю мы палітычна мала падрыхтаваныя. Гэта абавязвае нас зьвярнуць асаблівую ўвагу на ўцягненне рабочых у палітшколы. Практыка мінулага году паказвае, што з гэтай справай было ня добра.

Працаваць над ўзмацненнем прыёму рабочых ад варштату—вось задача, якую паставіў пленум перад кожным партыйцам. Л. СІРОЦКІ.

Па Савецкім Саюзе

ХЛЕБАЗАГАТОВКІ УСЁ УЗРАСТАЮЦЬ

НОВАСІПІРСК, 11. Загатоўкі за другую паліўднёку кастрычніка далі новае павышэнне. Загатоўлена 77.008 тон хлеба (на 12.605 тон больш, чым у першую паліўднёку).

РАСТОЎ-ДОН, 11. У другую паліўднёку загатоўлена ў красі 60.180 тон супроць 46.230 тон у першай паліўднёку. Усяго загатоўлена за 10 дзён кастрычніка 97.410 тон. Месачны план выканан на 37 проц.

ТАМБОЎ, 11. Другая паліўднёка дае далейшае значнае павышэнне хлебных загатоўак. Загатоўлена 79 тыс. цэнтнераў—155 проц. плану, на 16 тыс. больш, чым за першую паліўднёку. Крыніца ў агульнай хлебнае жываецца вельмі ўзвышана.

ХАРКАЎ, 11. Хлебазгатоўкі па Украіне ў жніўні больш чым у тры разы пераўзыхілі дзёнавыя загатоўкі, а загатоўкі ў верасні знізілі ў два разы пераўзыхілі жніўнявыя. Агульны тэмпы хлебазгатоўак узвышаны.

РСФСР ДАЛА ПАДПІСКІ НА 267 МЛН. РУБ.

МАСКВА, 11. Па...

У ПОЛЬШЧЫ

Новы камуністычны працэс

Судзяць нават дзяцей

9-га кастрычніка ў Варшаўскім акружным судзе пачаўся разгляд справы 12-ці, абвінавачаных у прыналежнасці да кампартыі і камсамолу Польшчы. Падаўдзены былі арыштаваныя лічце 5-га сакавіка 1926 году. Двое з іх ня мелі тады нават поўных 14 год.

БЮДЖЭТ НА 1929-30 ГОД

Рада міністраў у ўдзелам Пілсудскага 9-га кастрычніка прыняла праект бюджэту на 1929-30 год. Прыбыткі аблічаны на 2.809.000.000 злотых (616 м.л. руб.) і выдаткі—на 2.801.931.686 злотых.

Недахват 500.000 пакояў

Па падлічэнням камітэту разбудовы ў Варшаве ілпер прыходзіцца ў сярэднім 2,25 чалавек на адзін пакой. Пры сучасным тэмпе будаўніцтва новых памішаных праз 10 год цэпал лічба ўзрастае да 3,37 чалавек на 1 пакой. Калі перамачы кватэры крыніца, трэба за 10 год набудаваць 500.000 пакояў. Урад мяркуе ўзяць дадатна да кватэраў плаці, які найлепш выключна на новыя будаўніцтва. У працягу дзю кадоў тэмпы будавання будуць даведзены да трохці.

7-га лістапада, у дзень 11-годдзя Бастрычнікавай рэвалюцыі, адбудзецца ўрачысты пуск заводу.

НА ПЛЕНУМ ДЭРА-АРКТЫ.

МАСКВА, 11. Па апошніх вестках, што маціца ў Наркамгандлю, на тэрыторыі РСФСР да 1-га востраўскага рэалізацыянага пазамі на 267 млн. руб. Гэта складала на 1-га кастрычніка 92 проц. цалю.

ЗЛОЎЖЫВАНЬНІ З КААПЭРАЦЫЙНЫМІ КНІЖКАМІ

КІЕЎ, 11. За апошнія дні значна ўзмацнілася злоўжываньні членамі кніжкі ЦРК. Большасць кніжкі, што забраны ў школьніку, падчышчаны. У шмат якіх кніжках маюцца ўстаўныя лісты. Устаноўлена, што некаторыя члены ЦРК здаюць у арэнду свае кніжкі па 2-3 рублі ў дзень. Затрыманая шмат членаў ЦРК, якія прадавалі на рынку кніжкі ЦРК, толькі што атрыманыя імі тавары з надбайнаю ў 200-300 проц. Многія школьнікі удалося атрымаць, пры дапамозе "арэндаваных" кніжак, вылізаваную нольнасць тавару. Рабочы грузчык Кабанец, напрыклад, атрымаў па дзвюх кніжках 273 мэтры мануфактуры. Ужыты мэтры для спынення гэтых злачынстваў.

НА ПЛЕНУМ АЭРА-АРКТЫКІ Ў БЭРЛІН

ЛЕНІНГРАД, 11-га кастрычніка ў Ленінградзе вылезла ў Бэрліна старшыня савецкай групы аэра-арктыкі праф. Саченка і члены групы—праф. Швэйт і праф. Візэ, якія раней прэзідэнтам аэра-арктыкі для ўзводу ў пасаджэнні палену 12-га кастрычніка над старшынствам Фрытцафа Хансена. Задачай палену аглядацца распрацоўка плану лавуковых досьледаў, якія маглі-б быць праведзены ў часе падыходзячага палену дрыжабля.

ТРЭБА ПАДЦЯГНУЦЦА СЬВЯРДЛОЎСК, 11.

У параўнаньні з першай падціўкай кастрычніка, у другой выявіліся вагатовкі хлеба на Уразе зьбілілі, што часткова трэба прыняць гуртавую і дажджам, што здарыліся на Уразе, і якія пераажджамь паднову. Загатоўлеўна 15.163 тоны, кастрычніка плян выкаваны на 47,3 проц.

Група таварышоў закарнала п'янасьці працы ў вёсцы аналізуючы настроі асобных рух сільства, падкрэсьліла асобныя факты барацьбы кулацтва з беднацю.

Адклад зьмены канстытуцыі

«Бэрлінэр Тагесблят» зьмяшчае наведаньне свайго арышцускага карэспандэнта, што разгляд сойма праекту зьмены канстытуцыі адкладзецца. Сойм зоймецца спачатку разьлідам бюджэту і спосабу ратаваньня балюсу замежнага апаля. Разгляд праекту зьмены канстытуцыі адбудзецца прыблізна праз два месяцы. У гэтым-жа часе чакаецца адстаўка міністра юстыцыі Мейшгольца, месца якога зойме або праф. Яворскі, або праф. Макоўскі, якія атрацоўваюць праекты зьмены канстытуцыі.

Забпрона вывозу збожжя

Дзеля драннага гэтамоўна ўраджаю рада міністраў паставіла працягнуць забарону вывозу пшаніцы да 31-га сьнежня, мукі пшанічнае—да 31-га сакавіка і круп—да 31-га кастрычніка.

Увагу ўсім масе партыянаў гэтага важнейшага пытаньня партыйнай працы. Трэба дабіцца таго, каб дэўг партыі: кожны член партыі, кожны рабочы зьяўляецца агітатарам за партыю, штодзённа адзайсьняўся. ЦБ КП(б)Б паставіў перад усімі партыйнай адзайсьняю задачу: да студзеня месяца 30 г. прыняць у КП(б)Б ня менш 9 тысяч новых членаў і каб процант рабочых з вытворчасці быў-бы дэведзён да 45, з наступнымі суадносінамі ва ўсім складзе: рабочых ад вярштату—43 проц., батракоў і с.-г. рабочых—3,5 проц., сялян ад сахі—14 проц. і астатнія—служачыя і ішт.

Трэба, каб кожная ічэйка, кожная партыйная арганізацыя самі глыбокім чынам абгаварыла гэта пытаньне, знайшла формы, шляхі, мэты на рэалізацыі гэтых дэўгавых рэзульты.

Частка настаўніцтва ня можа спраўляцца са сваімі задачамі нават у сваёй непасрэднай працы, не гаворачы пра грамадскую працу сярод сільства. Трэба ў бліжэйшыя гады гэту частку працаўнікоў асьветы замяніць сьвежымі кадрамі—робіць вывад таварыш Карначоў, які закрэпае гэта пытаньне.

Шмат увагі аддалі т. т. Гарбатаў, Гутман, Філатаў, Балашоў і шмат інш таварышоў, якія выступалі ў спрэчках, працы сярод беднаты. Праца з беднацю да гэтага часу праводзілася несьстэматычна. Трэба будзе на гэтым вучастку ўнесці больш плянавасьці, больш сьстэматычнасьці. Праца партыі з беднацю павінна ўвайсьці ў штодзённую працу партыі на вёсцы.

Не прайшло міма ўвагі пленуму і пытаньне хлебазадаваленьня беднаты. Рад таварышоў выказаліся за ўдасканальненне гэтай справы, за лепшае задавальненне беднаты хлебам.

Надзвычайна ўважлівае абгавареньне знайшло пытаньне аб хлебазагатоўках. Таварышы з месца паказвалі на рад прыкладаў, шкодных для загатоўчай справы, канкурэнцыі паміж асобнымі загатоўчымі арганізацыямі. Трэба ўзмацніць завоз тавараў у хлебазагатоўчыя раёны і больш рашуча павесці барацьбу з спекулянтам-перакупчыцкам. Паказана таксама і на тую ненармальнасць, што цэны розных загатоўчых арганізацыяў на хлеб неаднаковыя.

На пытаньні задаваленьня прадуктамі рабочых мас гаварылі т. т. Ісаляў, Вайко, Зігерман і інш. Трэба паленіць задаваленьне хлебам рабочых, бо мінулы час гаворыць, што на гэтым вучастку мы мелі рад недахватў.

Па ўнутрыпартыйным пытаньні выступаючы ў спрэчках таварышы сільніліся на росьце партарганізацыі за лік рабочых і батрацтва. Працаўнікі раёнаў паказвалі на недахват прапагандыстаў у раёнах, у якіх дчуваецца надзвычайна вялікая патрэба пры разгортваньні партыйнай вучобы.

На ранішнім пасяджэньні 12-га кастрычніка скончыліся спрэчкі па дакладу таварыша Славінскага і заслухана заключнае слова дакладчыка. Пасьля гэтага пленум заслухаў даклад т. Гравіта аб хлебазагатоўках. Па дакладу выказалася 6 таварышоў.

На вчэрнім пасяджэньні спрэчкі па дакладу тав. Гравіта скончыліся і заслухана заключнае слова дакладчыка, пасьля чаго тав. Ярмакоў зрабіў даклад аб становішчы народнай асьветы ў акрузе.

Для выпрацоўкі рэзалюцыі па дакладу тав. Славінскага, абрана камісія з 19 асоб, а на дакладу т. Гравіта—з 17.

Увагу ўсім масе партыянаў гэтага важнейшага пытаньня партыйнай працы. Трэба дабіцца таго, каб дэўг партыі: кожны член партыі, кожны рабочы зьяўляецца агітатарам за партыю, штодзённа адзайсьняўся. ЦБ КП(б)Б паставіў перад усімі партыйнай адзайсьняю задачу: да студзеня месяца 30 г. прыняць у КП(б)Б ня менш 9 тысяч новых членаў і каб процант рабочых з вытворчасці быў-бы дэведзён да 45, з наступнымі суадносінамі ва ўсім складзе: рабочых ад вярштату—43 проц., батракоў і с.-г. рабочых—3,5 проц., сялян ад сахі—14 проц. і астатнія—служачыя і ішт.

Трэба, каб кожная ічэйка, кожная партыйная арганізацыя самі глыбокім чынам абгаварыла гэта пытаньне, знайшла формы, шляхі, мэты на рэалізацыі гэтых дэўгавых рэзульты.

Частка настаўніцтва ня можа спраўляцца са сваімі задачамі нават у сваёй непасрэднай працы, не гаворачы пра грамадскую працу сярод сільства. Трэба ў бліжэйшыя гады гэту частку працаўнікоў асьветы замяніць сьвежымі кадрамі—робіць вывад таварыш Карначоў, які закрэпае гэта пытаньне.

Шмат увагі аддалі т. т. Гарбатаў, Гутман, Філатаў, Балашоў і шмат інш таварышоў, якія выступалі ў спрэчках, працы сярод беднаты. Праца з беднацю да гэтага часу праводзілася несьстэматычна. Трэба будзе на гэтым вучастку ўнесці больш плянавасьці, больш сьстэматычнасьці. Праца партыі з беднацю павінна ўвайсьці ў штодзённую працу партыі на вёсцы.

Не прайшло міма ўвагі пленуму і пытаньне хлебазадаваленьня беднаты. Рад таварышоў выказаліся за ўдасканальненне гэтай справы, за лепшае задавальненне беднаты хлебам.

Надзвычайна ўважлівае абгавареньне знайшло пытаньне аб хлебазагатоўках. Таварышы з месца паказвалі на рад прыкладаў, шкодных для загатоўчай справы, канкурэнцыі паміж асобнымі загатоўчымі арганізацыямі. Трэба ўзмацніць завоз тавараў у хлебазагатоўчыя раёны і больш рашуча павесці барацьбу з спекулянтам-перакупчыцкам. Паказана таксама і на тую ненармальнасць, што цэны розных загатоўчых арганізацыяў на хлеб неаднаковыя.

На пытаньні задаваленьня прадуктамі рабочых мас гаварылі т. т. Ісаляў, Вайко, Зігерман і інш. Трэба паленіць задаваленьне хлебам рабочых, бо мінулы час гаворыць, што на гэтым вучастку мы мелі рад недахватў.

Па ўнутрыпартыйным пытаньні выступаючы ў спрэчках таварышы сільніліся на росьце партарганізацыі за лік рабочых і батрацтва. Працаўнікі раёнаў паказвалі на недахват прапагандыстаў у раёнах, у якіх дчуваецца надзвычайна вялікая патрэба пры разгортваньні партыйнай вучобы.

На ранішнім пасяджэньні 12-га кастрычніка скончыліся спрэчкі па дакладу таварыша Славінскага і заслухана заключнае слова дакладчыка. Пасьля гэтага пленум заслухаў даклад т. Гравіта аб хлебазагатоўках. Па дакладу выказалася 6 таварышоў.

На вчэрнім пасяджэньні спрэчкі па дакладу тав. Гравіта скончыліся і заслухана заключнае слова дакладчыка, пасьля чаго тав. Ярмакоў зрабіў даклад аб становішчы народнай асьветы ў акрузе.

Для выпрацоўкі рэзалюцыі па дакладу тав. Славінскага, абрана камісія з 19 асоб, а на дакладу т. Гравіта—з 17.

Увагу ўсім масе партыянаў гэтага важнейшага пытаньня партыйнай працы. Трэба дабіцца таго, каб дэўг партыі: кожны член партыі, кожны рабочы зьяўляецца агітатарам за партыю, штодзённа адзайсьняўся. ЦБ КП(б)Б паставіў перад усімі партыйнай адзайсьняю задачу: да студзеня месяца 30 г. прыняць у КП(б)Б ня менш 9 тысяч новых членаў і каб процант рабочых з вытворчасці быў-бы дэведзён да 45, з наступнымі суадносінамі ва ўсім складзе: рабочых ад вярштату—43 проц., батракоў і с.-г. рабочых—3,5 проц., сялян ад сахі—14 проц. і астатнія—служачыя і ішт.

ЦІ ПРАВІЛЬНА ГЭТА?

Сакратар камсамольскай ічэйкі т. Карзюкова, які паходзіць з сядла, беднацю, Азяранская ічэйка прыняла ў партыю. Райком яго зацьвердзіў, а пасьля гэтага справа перайшла ў акругком. У акругкоме тав. Карзюкову ў прыёме адмовілі. Чаму? Таму, што Карзюкову зьяўляецца служачым (ён служыць конохам у канторы Лесбэлу).

Паўстае пытаньне—ці можна лічыць тав. Карзюкова служачым і на гэтай падставе адмаўляць яму ў прыёме ў партыю? Зусім відавочна, што тав. Карзюкову, знаходзячыся на працы коноха (за гэта

ён атрымлівае 5 руб.), не перастае быць селянінам-бедняком, а, як вядома, бедняком мы не адмаўляем у прыёме ў партыю. Так было ня толькі з Карзюковым. Таксама акругком устрымаўся ад прыёму бедняка Пахомана. Ічэйка і райком тры разы зацьверджалі іх кандыдатамі партыі і тры разы Бабруйска акругком устрымаўся ад іх прыёму.

ЯК ПРАВІЛЬНА ГЭТА?

Ад рэдакцыі: Выходзячы з дэўгавых партыі аб узмацненьні прыёму беднаты і батрацтва ў партыю, рэдакцыя зьяшчае гэты допі і просіць акругком паведаміць аб сапраўднасьці вышэйпаказанага.

Ад рэдакцыі: Выходзячы з дэўгавых партыі аб узмацненьні прыёму беднаты і батрацтва ў партыю, рэдакцыя зьяшчае гэты допі і просіць акругком паведаміць аб сапраўднасьці вышэйпаказанага.

Дзе прапівалі клясавую лінію П'янства, хабарніцтва і сувязь з кулацтвам верхавіны працаўнікоў Валынецкага раёну

(Ад нашага попацкага карэспандэнта)

Вылізаны раён—адзін з прымежных раёнаў Палаткай акругі. Жыцьцё кіраўнікоў Валынецкага райвыканкому праходзіла «спадойна». Жылі ад юбілею да юбілею, ад праводзілі аднаго выдатнага працаўніка да другога, чакалі новых свят прыдумавачы лепшыя спосабы, каб адцірава «павесяліцца». Жылі і пілі цудоўнай кампаніяй кіраўнікі Валынецкага раёну: старшыня райвыканкому Палуяў, старшыня райземкамісіі Дзем'ячонак, старшыня крытэнаў кваліфікацыі Эрдман і розныя іх прысьпешнікі.

Запытаем, як-жа абстаяла справа з разгортваньнем самакрытыкі? Адна кароткі: райком партыі нічога не рабіў у сэнсе разгортваньня самакрытыкі і ўнутрыпартыйнай дэмакратыі. Наадварот, з боку сакратара райкому Кучынскага меліся выпадкі падаўленьня індэятывы партыяцэп, адчуваньне жалым. Т-му партыйны ічэйкі, бязумоўна, адароныя, не змагі пасьляхова разгортаць сваю працу, не змагі арганізаваць кіраўніцтва і кантролю над дзейнасьцю некаторых сваіх членаў. Партыйны баліліся часам гаварыць аб вядомых ім непарадках, самакрытыка не пашыралася, а пераходзіла ў напонтваньні пры паводзілах таго ці іншага дзеяча. Нават пры перавыбарх бюро ічэйкі ў цэнтры раёну галасаваньне кандыдатуру праходзіла скрыта з-за жалым асобных працаўнікоў райкому.

Кіраўніцтва райкому фракцыяй райвыканкому вылізвалася ў дробязную аяку. Сельсаветы працавалі ў раскід, бяручы прыклад з кіраўнікоў райвыканкому. У некаторых сельсаветах пленумы не склікаліся амаль цэлы год. У апарате асобных сельсаветаў сядзелі былі людзі, хабарніцтва і атрацтва кулацкага, які ўтойваў бутэльку гарэлкі аб'ектыўна ў сваіх знаёмых заможных ічэйкіх зьявілі райвыканкому ўжываў, а калі пасьля адлет свайго прадаўніцтва, дык гэты агляд фак-

тычна адбываўся для адводу вачэй. Так было ў Боркавіцкім сельсавете куды два разы выязджаў сакратар РВК Быкаў і вяртаўся з добрым уражаньнем аб сельсавете і яго працаўніках у той час, як старшыня сельсавету браў хабары, бяздзейнічаў, рабіў падробкі. Такія моманты можна было знайсці ў Галубоўскім, Юзэфоўскім і іншых сельсаветах.

Шмат сялян скардзілася райвыканкому на працу сельсаветаў, але іх скаргі тапіліся ў бяздонных папках нецьвярозых працаўнікоў райвыканкому.

Ня лепш абстаяла справа і ў каапэрацыі. Старшыня не Эрдман, адзін з памянёнай вышэй п'янай кампаніі, выдаваў крэдыты паводле знаёмства, у першую чаргу зможным элементам, якія зусім з клясавога пункту погляду не павінны былі атрымліваць яго. Больш таго, шмат з гэтых зможных зусім не зьяўляюцца пайшчыкамі крытэнага таварыства. Але ў Эрдмана быў другі крытэр—вышэйка,—і таму ён крэдыт даваў звычайна пасьля вышэйкі. Заможна-кулацкія элементы, ведаючы з якой лёгкасьцю выдаюць крэдыт у Валынецкім таварыстве, прыяжджалі на яго нават з іншых раёнаў і атрымлівалі патрэбны ім сумы ў крэдыт ад старшыні Эрдмана. Так атрымаў крэдыт кулак Паршута з Дрысенскага раёну. Самы склад працаўнікоў і ўпоўнаважаны таварыства далёка не такі, які патрэбны: сярод упоўнаважаных каля 65 проц. моцных сярэднякоў, 6 проц. кулакоў і толькі 18 проц. беднаты. У апарате таварыства таксама зможны элемент.

Адсюль і відаць чаму рабіліся гэтыя кулацкія апараты. Былі моманты, калі бедняк больш году хадзіў па крэдыт і ўсё-ж такі заставаўся без яго. Бяднячка Кандрапанца са сьнежня 1926 году хадзіла ў таварыства па крэдыт і не магла яго атрымаць. Між тым, служачы таварыства, набраўшы крэдыту на 500 рублёў, не зьявіўшы яго і да гэтага часу.

Каапэрацыйны апарат спажывецкіх крам таксама п'янствае. Гэта нагляднае вельмі часта. Адкуль у супрацоўнікаў каапэрацыі бярэцца грошы на выпіўку? Да гэтага часу гэтай справы ніхто ня цікавіўся, бо пілі ўсе разам.

У зямельных справах, дзе асабліва патрэбна выразная клясавая лінія, райземкамісія далускала скажэньне гэтае лініі. Зямля аддавалася не бяззямельным беднякам, а знаёмым сакратара земчасткі Дзем'ячонка, кулаком Казлоўскім. Самы зможны селянін Парш, з Купшліўскага сельсавету, атрымлівае сенажаць, а сельсавет аб гэтым нічога ня ведае, бо разьмеркаваньне зроблена тым-жа Дзем'ячонкам. Пад самым носам райвыканкому сядзець зямельны тузы Канавалячкі, Якубенак, Пішчугэнак і Гэрык і зямлю ў іх чамусьці не абразаюць.

Тое самае мы наглядзем і ў адносінах да абкладаньня гандлёвых элементаў. Тут таксама наглядзіся паслабленьні, якія грунтаваліся на сувязі працаўнікоў райвыканкому з гэтымі элементамі.

Судзьдзя Пясецкі, член партыі, аказаўся хабарнікам (зараз ён зрыштываны).

Так «жыў і працаваў» савецкі апарат Валынецкага раёну. Зараз пры дапамозе радавых партыйцаў, беднаты раёну, гэтыя адгінны ўчынкі п'янай верхавіны валынецкіх працаўнікоў раскрыты. Асобай камісіяй Акругкому і АКК РСІ было праведзена абсьледваньне раёнаў, у выніку чаго зняты з працы сакратар райкому Кучынскі і савецкі працаўнікі Палуяў, Дзем'ячонак, Эрдман, а справа аб крымінальных учынках у Валынецкім раёне перададана пракуратуры. Уся гэта кампанія, якая прапівала клясавую лінію, абараняла інтарэсы зможна-кулацкіх элементаў замест інтарэсаў беднаты і павінна павесці падвойнае жорсткае партыйнае і судовае пакараньне.

БЯНОЎСКІ.

Ход хлебазагатовак па БССР

Аб тых, хто зрывае хлебазагатоўкі

ВОРША. (Уласны кар.). Мы на Аршаншчыне маем факты адчупеньня Бельдэжгандлем па некалькі загатоўчых пунктаў у адных і тых-жа раёнах (Ворша, Горкі, Мельдзілаў, Дуброўна і інш.).

Таксама паведамляюць аб тым, што сельская крэдытная каапэрацыя падрывае загатоўкі Бельдэжгандлю шляхам закліканьня прадаўцоў да сабе.

Дрэнна падрыхтаваны працаўнікі некаторых загатоўчых пунктаў, дзякуючы чаму тамп загатовак замаруджываецца. У Круглянскім раёне можна бачыць такі малюнак: каля загатоўчага пункту стаяць

да дзесятка фурманаў і чакаюць прыёмшчыка. І сяліне, не дачакаўшыся, едуць на рынак і прадаюць хлеб прыватніку.

У Воршы Дзяржгандль абзавёўся 5 падобнымі агентамі па загатоўках ільну-семя, якія стаяць на рагох вуліц і сустраваюць сялян, якія едуць на рынак і агітуюць іх (і на вельмі ўмела), каб яны везьлі свае прадукты на пункты Бельдэжгандлю.

На нарадзе загатоўшчыкаў расказвалі аб такім зусім недапушчальным факце, што Расьвянскі пункт Бельдэжгандлю перапрадаваў сьуры прыватнікам.

За блытаніну ў справе забесьпячэньня хлебам—да суду

Якраз у той час, калі ў буйных гарадох Беларусі адчуваўся недастаткі з забесьпячэньнем насельніцтва хлебам, Наркамгандлю БССР атрымаў ад старшыні Барысаўскага ЦРК тав. Хазапава тэлеграму аб тым, каб яму тэрмінова было выслана 5 вагонаў жытняй мукі. У тэлеграме значалася, што ў Барысаве зусім няма мукі і што забесьпячэньне насельніцтва хлебам спыняецца. З прычыны таго, што Наркамгандлю БССР сумняваўся ў правільнасьці становішча, аб якім паведамлялася ў гэтай тэлеграме,

было зроблена абсьледваньне становішча з мукою ў Барысаве. Выявілася, што Барысаў забесьпячае мукой на значны час і што тэрміновай адрукаці хлеба ў Барысаў ня трэба рабіць. Адпраўка ў Барысаў хлеба ў той момант прывяла-б да таго, што другія месцы былі-б пазбаўлены хлеба і ў гэтых месцах мог-бы стварыцца вялікі крызіс. Наркамгандлю перадаў справу аб недапушчальным паводзілах тав. Хазапава пракурору рэспублікі для прыцягненьня яго да судовай адкаанасьці.

Увесь памольны збор—спажывецкай каапэрацыі

Да гэтага часу частка памольнага збору паступала ў спажывецкую каапэрацыю, астатняя-ж частка паступала ў Савэхлеб. Хлеб, які атрымліваецца ад паступленьняў памольнага збору, ідзе выключна на задавальненне патрб бяднейшага сельскага насельніцтва і часткова бяд-

нейшага насельніцтва мястэчак. Згодна паставоў ОНК увесь памольны збор павінен паступаць у сельсаветы спажывецкай каапэрацыі. Савэхлеб запрапанавана перадаць усе дагавары на памольны збор з млынамі спажывецкай каапэрацыі.

Як ня трэба загатоўляць

(Зэмбін, Барысаўскага раёну)

Вяла селянін у Зэмбінскае крэдытнае таварыства хлеб. На складзе няма ні вагі, ні прыказчыка. Трэба прывесці прыказчыка з крамы, каб ён прыняў гэты хлеб.

Але прыказчык без вагі—гэта ўсёроўна, што конь без нагі. І вось прыказчык заключае з селянінам гэтую згоду—„ты, дзядзька абавязуешся завезьці вагу з крамы ў склад, а потым назад са складу ў краму“...

І сяліне гавораць паміж сабою: „Вось агітуюць аб здачы хлеба ў каапэратыў, а самі каапэратары робяць адваротнае і адштурхваюць селяніна ад каапэрацыі“.

Пара зэмбінскім каапэратарам уварудкаваць справу так, каб каапэрацыя ішла насустрач сялінам, якія хочуць здаваць хлеб у каапэрацыю.

Зьнішчэньне рознабою ў загатоўчых цэнах

У пагранічных мясцовасьцях Беларусі, Украіны і РСФСР існуюць розныя загатоўчыя цэны. З прычыны таго, што гэтыя цэны часта значна розняцца, загатоўка ў гэтых раёнах вельмі затрудняецца. Асабліва дрэнна адбываецца становішча з цэнамі на хлебазагатоўках у пагранічных мясцовасьцях Беларусі. 10-га кастрычніка ў Харкаве адкрылася нарада пры Укрнаркамгандлю, на якой будучы узгоднены загатоўчыя цэны ў гэтых раёнах. На нараду запрашаны прадстаўнікі Беларусі і РСФСР. Наркамгандлю БССР калядзіраваў на гэтую нараду ў якасьці свайго прадстаўніка гомельскага акруговага інспектара тав. Гараліка.

2-гі ўсебеларускі зьезд калгасаў

ШЛЯХІ КАЛГАСНАГА БУДАЎНІЦТВА Ў БССР

Даклад тав. Аксючыца

Тав. Аксючыца ў сваім дакладзе разглядае рад пытанняў практычнай работы калгасаў на падставе дырэктывы партыі і савецкай улады.

Няўхільны ўрост калгасаў пачаўся з моманту іх арганізацыі ў БССР — з 1919 году. Да 1-га ўсебеларускага зьезду, які адбыўся больш году таму назад, колькасць калгасаў дасягнула 418 адзінак, а насельніцтва іх — 21.330 чалавек. Сярэдняя плошча аднаго калгаса складала тады 132 гектары зямлі. Пастанова XV партыйнага зьезду пры ўдзеле друку і ўсёй грамадзянскай прасякі ў самага глухія куткі вёскі і выклікалі бурны ўрост калектыўнага руху. З часу пасэўнай кампаніі да 1-га чэрвеня было арганізавана 383 новых калектыўнаў, якія аб'ядналі больш 13.838 аднаго. Сацыяльна-эканамічны склад новых калгасаў азначае, што выключна сярэдняклясыцкі. Склад больш заможных сялян у гэтых калгасах не перавышае і 4 проц.

Разам з вялікім ростам новых калектыўнаў мы адзначаем і гаспадарчае ўзмацненне старой сеткі калгасаў. Павялічылася яе пасэўная плошча, павялічылася таксама і вытворчасць прадукцыі. Мы наглядзем палепшэнне адносін сялянства да калгасаў і большае ўважэнне ў гаспадаркі калгасаў прагрэсіўных элементаў. Наглядзецца таксама павялічэнне асноўных сродкаў вытворчасці і азначнае павялічэнне капіталаў у калгасах. Новыя калгасы патрабуюць асаблівай дапамогі і асаблівага абслугоўвання з нашага боку. Арганізацыя калгасы амаль што выключна з малазаможных сялян, які вельмі дробныя і адчуваюць недахват у зямлі. Сярэдняя плошча аднаго новага калгаса складае 65 гектараў, г. зн. у два разы менш сярэдняй плошчы калгасаў старой сеткі. Сучаснае становішча з калгасамі патрабуе значна лепшай інструктарскай работы, значна большага вытворча-тэхнічнага і культурна-асветнага абслугоўвання іх, тым тое, якое мы маем.

За апошні год значна палепшылася крэдытаванне калгасаў. Павялічыўся разьмер крэдытаў, павялічаны тэрміны крэдытавання, паменшаны

і процант на пазычках. Але ж і гэтага яшчэ мала. Я лічу, напрыклад, што яшчэ больш павінны быць павялічаны тэрміны пазычак на будаўніцтве і іншых галінах работы. Усяго за мінулы год намачаўся крэдыт для калгасаў у суме 1.426, 5 тысяч рублёў. На паярэдніх даных калгасы ўжо атрымалі 1.949,8 тысяч рублёў, г. зн. больш, чым намачалася паводле пляну. Але ж мы сустракаемся з такімі зьявішчамі, калі з аднаго боку крэдыты скарыстоўваюцца не ў адпаведнасці з плянавымі меркаваннямі, а з другога боку, пляны часта не адпавядаюць крэдытам.

Тав. Аксючыца падрабязна спыняецца на недахопах у рабоце калгасаў. Культурны ўзровень насельніцтва калгасаў надзвычайна нізкі — каля 40 проц. дарослага насельніцтва калгасаў — няписемныя. У азначнай частцы калгасаў існуюць цяжкія бытвыя ўмовы: антысанітарныя, жыллёвая дэсна і г. д.

Ураджайнасць калектыўных гаспадарак вельмі нізкая з прычыны невыстарчальнай колькасці завознага ўгнаення. Асабліва ўвага павінна быць зьвернута на пытаньне аб зямляўпарадкаванні калгасаў. Гэта работа ў нас праводзіцца вельмі марудна, з прычыны чаго і здароўя вышадкі выхадзі сялян з арцеляў. Пры гэтай вялікай роў, якую адзірае жайчына ў калгасах, мы наглядзем аўсім мізэрнае ўдзягненне жанчын у кіраўнічыя органы калгасаў. Грамадзкае харчаванне, ясылі, даіцыйныя пляцоўкі амаль што не папяраны ў калгасах. Нарэшце, на ўсе ўстаноўлены яшчэ ідуць насустрач усім патрэбам калгасаў. Напрыклад, узаемаадносін калгасаў з зямельнымі органамі і з органамі кааперацыйнымі дагэтуль не ўрэгуляваны.

Усе гэтыя недахопы павінны быць улічаны ў далейшай працы па абслугоўванні і разьвіцці калектыўнага будаўніцтва.

Зьезд калгасаў, — кажа т. Аксючыца, павінен надкрэсьліць, што масавае вытворчае каапераванне сельскай гаспадаркі ёсьць пэўны выхад з беднасці і цемры для асноўнае масы сялянства — для беднаты і сярэднякоў.

Дайце калгасам культурных спецыялістаў

Спрэчкі на дакладу т. Ляўкова

Для ўдзелу ў спрэчках на дакладу т. Ляўкова заісаўся каля 30 удзельнікаў зьезду. Адзін за другім выходзіць прадстаўнікі калгасаў, высьвятляючы вартасьці і недахопы ў рабоце сваіх калгасаў, добрае і дрэннае ў адносінах да іх работы з боку тых ці іншых устаноў.

Выказалася 20 прамоўцаў. — У нас, — кажа т. Балвашнінаў (Магдэбургскі акруга), — часамі пападаюць у калгасы людзі з супроцькалгаснымі настроямі і гэта вядзе не да пабудовы, а да руйнавання калгасаў. Таму трэба падбіраць людзей, якія адданы гэтай справе — сапраўдных калектыўнаў.

— Хлеба ў калгасаў хапае толькі для сябе, гэта ненармальна — гаворыць тав. Мельнікаў — трэба падняць ура-

джайнасць, каб можна было даваць хлеб і ў горах для рабочага насельніцтва. Яшчэ ў нас недахоп: адны калгасы пры сваёй арганізацыі атрымалі пампшаньні, другія селі на пустое месца і як ні стараюцца рабіць — нічога ў іх не атрымліваецца. Трэба ля-небудзь раўней разьмяркоўваць крэдыты, выходзячы кожны раз з матэрыяльнага становішча калгаса.

Тав. Нікіценка (Полацкая акруга) гаворыць аб дасягненні свайго калгаса. «Нас напярэдаць са неацэнка насення і наогул за тое, што мы дрэнна вядзем сваю гаспадарку, што ў нас вельмі нізкі ўраджай. Я-б гэтага не сказаў. Ва многіх калгасах Полацкае мы зьнялі да 100 пуд. жыта з дзясцяціна, хаця быў вялікі недахоп ўгнаення».

Тав. Курын спыніўся на пытаньні аб абслугоўванні калгасаў. Нам гавораць аб буйным узроўне калгасаў, — кажа ён, — і я ня ведаю, ці трэба нам плакаць, ці радавацца гэтаму, бо абслугоўванне не даганяе росту калгасаў. Зусім у нас дрэнна абстаіць справа з растульчым селянствам карыснасьці пераходу да калектыўных спосабаў апрацоўкі зямлі. Сераднікі і беднякі часам задумваюцца аб мэтагандаль пераходу да гэтых спосабаў, а кулак вядзе сваю агітацыю супроць калектыўнаў. Трэба паслаць больш кніг у вёску, палепшыць асветную работу ў вёсцы.

Тав. Міцкоў кажа, што усім відавочна наколькі палепшылася становішча беднаты і сярэднякоў. Гэта — вынікі работы савецкай улады. Але вось Наркамсьветы нічога не зрабіў для дапамогі калектыўнаў сельскай гаспадаркі. Асветная справа аўсім ня ўважана з калектыўнаў. Мы сустракаемся з такімі зьявішчамі, калі дзяцей з калгасаў не вызваляюць ад платы за навучаньне, або вось наш калгас паслаў дзяцей у Магілёўскі і Мсьціслаўскі тэхнікумы, а іх туды не прынялі. Трэба арганізаваць хаця-б курсы для калгаснікаў-сялян.

З воплёскамі сустракае зьезд выступленьне тав. Канаць — жанчыны-яўрэйкі з калгаса.

Мы — жанчыны, яшчэ дагэтуль, як трэба, не адчуваем рэвалюцыі. Нам надта цяжка без навукі, мала падрыхтаваным і мала навучаным. Я прашу не адмовіць у дапамозе па арганізацыі ясылы і школ. Тады мы будзем працаваць не накладваючы рук. «Тав. Канаць зварачае ўвагу на рэлігійны быт некаторых яўрэйскіх калгасаў. «Нельга дапусьціць, каб толькі дзеля рэлігіі ў гэтых калгасах не гадавалі свіней, якія даюць значны прыбытак у гаспадарцы».

Расказваюць калгаснікі аб розных недахопах. Вось у калгаса «Расьсьвет», калі трэба было здаць збожжа селяне ня ведалі, каму яго здаць. Належыць здаць с.т. кааперацыі. А ў спажывецкай кааперацыі кажучы: — не здасьце нам збожжа — не дамо вам мануфактуры, мукі і іншых тавараў.

Зьезд праходзіць пры вялікай актыўнасці з боку яго ўдзельнікаў — калгаснікаў-сялян.

Загатоўка мяса ў БССР

Эканамічная Рада зацьвердзіла плян загатоўкі мяса ў 1928-29 годзе ў разьмеры 21 тыс. тон, г. зн. на 35% больш, чым у мінулым годзе

На акругах плян мясазагатоўкі разьмяркоўваў наступным парадкам: Менскай — 3.200 тон, Віцебскай — 2.300 тон, Вабруйскай — 3.800, Гомельскай — 2.600, Магдэбургскай — 3.200, Аршанскай — 1.800, Магілёўскай — 2.400 і Полацкай — 2.700. Наркамгандлю даручана аьварнуць асабліваю ўвагу на ўзмацненне загатоўчых апаратаў у Магдэбургскай, Гомельскай і Магілёўскай акругах.

Асноўнымі загатоўшчыкамі мяса зацьверджаны наступныя арганізацыі: Белмагдэбург (45%), Белсельсаюз (40%) і Белкапсаюз (15%). Белкапсаюз і Белсельсаюз павінны праводзіць загатоўку мяса праз сваю лізавую сетку, а Белмагдэбург — праз свой апарат, а таксама і праз лізавую сетку сельска-гаспадарчай і спажывецкай кааперацыі па ўважэнні з адпаведнымі акруговымі кааперацыйнымі цэнтрамі. Забараняецца ўтрымліваць працаўнікоў па камісійнай аснове працы, а таксама забараняецца праводзіць загатоўку мяса праз прыватніка. Правадзеньне самастойных загатоўкі мяса ЦРК, інваліднай кааперацыі, працоўным калектыўнаў і інш. арганізацый — забараняецца. Апошнія павінны заключыць дагаворы па задавальненне мясам з асноўнымі загатоўшчыкамі.

З-за межаў БССР будзе завезена мясных прадуктаў у ліку 5.500 тон, з якіх сала ня менш 25%.

Прызнана патрэбным захаваць у бягучай кампаніі загатоўчы цэны на жывёлу, якія ўстаноўлены ў другім паўгодзьдзі 1927-28 г. На аасобных пэрыядах сярэдняга дававыя цэны 1928-29 г. не павінны перавышаць сярэдня-дававыя цэны 1927-28 г. Прызнана таксама патрэбным правесці адкорм 4 тыс. штук жывёлы, што павінна быць праведзена Белсельтрэстам, Белмагдэбург і Белсельсаюзам і ўтварыць рэзэрвны фонд мяса ў замарожаным відзе. Утварыць рэзэрвны фонд сала ў разьмеры 500 тон для рабочага задавальнення. Для ажыццяўленьня намечаных плянаў мясазагатоўкі і задавальнення мясам гарадоў, а таксама для ўтварэньня запасаў мяса і сала патрэбна 2.093 тыс. руб.

Невясёлая гісторыя аб плянах, ільне, сене і кароткай памяці Белсельсаюзу

Васноў ў Белсельсаюзе быў надта ваяўнічы настрой — Мы ўдзімем ільнаводтва на такую вышыню, на... та-а-кую вышыню! — чуліся бадзёрыя энэргічныя галасы. — Хай Наркамзем будзе пакойны: плян агрыкультурных мерапрыемстваў на ільнаводстве будзе выкананы на ўсе 100 процантаў! У аддзеле сельскае гаспадаркі

такое лён, ведаеш? — Ведаю... — япечэ зьяўняжаны аграном. — Ну дык станавіся ільнаводдам. — Але-ж... — Ну, ну, пагавары яшчэ — бацьшы загад ад начальства выйшаў. Воршна разважала інакш. — Лён, — глыбокадумна заключыў кароткай памяці Белсельсаюзу

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

Напад хулігана на члена сельсавету

СМАЛЯВІЧЫ. (Наш нар.) Пры правядзеньні вучоты аб'ектаў абнаўленьня па сельска-гаспадарчым падатку ў вёсцы Мгдэ, Юраўскага сельсавету, было многа выкрыта ўтоеных аб'ектаў абнаўленьня ў зможнай гэтае вёска. У гэтай працы актыўны ўдзел прымаў жанчына-партыёц, член сельсавету, Блешчык Надзея.

З мэтай помсты на тав. Блешчык Н. быў зроблены напад вядомага хулігана Блешчыка, які з табурэткай у руках нанінуўся і пачаў біць яе. Хуліган Блешчык зьяўляецца прыхільнікам заможных сялян вёскі Мгдэ. Калі тав. Блешчык Н. выбегаў на вуліцу, наб уцячы дамоў, гэты хуліган з крыкам: «Я табе панаму пададам» з нажом у руках пагнаўся за ёй.

Ад далейшых зьдэнаў разьшомага хулігана тав. Блешчык Н. спалохалася дзякуючы таму, што ўцякла ў оусёдную вёску.

Тав. Блешчык Н. рукамі хуліганаў, робяць наступ на актыўных членаў сельсавету, якія выкрылі іх аб'екты абнаўленьня.

Хуліган Блешчык охававоў. Вядзецца сьледства.

На 7-гадзінны рабочы дзень

ВІЦЕБСК. (Наш нар.) Фанэрны завод рыхтуецца да пераходу на сямі-гадзінны рабочы дзень. Праведзена падрыхтоўчая работа, устанавіліся новыя паравыя машыны, выпісан дадатковыя машыны варштат, пастаноўлены другі оушыльны прао, заказана Мет-прому вялікая выцяжная труба. Прыняты меры да аьдараўленьня быту рабочых. Тэрмінова будуюцца два двухпавярховыя дамы для рабочых, абсталявацца аталоўна. Завод перойдзе на 7-гадзінны рабочы дзень у бліжэйшыя два месяцы.

Да адказнасці

ГОМЕЛЬ. (Наш нар.) Актрыпрактура закончыла сьледства па справе былога дырэктара Сьпіртазаводу ў Нова-Беліцы Хасіна, які абвінавачваецца ў безгаспадарчасьці. Завод ад яго няўмела кіраўніцтва меў страт на 20.000 рублёў.

Адкрыцьцё новага чыгуначнага мосту праз Барызіну

БАРЫСАЎ. (Па тэлеграфу ад нашага кар-та). Учора ў Барысаве адбылося ўрачыстае адкрыцьцё новага мосту, як дасягненне ў сацыялістычным будаўніцтве, якое садзейнічае ўзмацненню эканамічнай моцы і абароназдольнасці БССР. Барысаўскі пралетарыят запэўнівае вас у сваім імённы ішчэ больш ўзмацніць гэту моц, калі патрэбна будзе стаць на абарону нашай Савецкай краіны».

Абураючая безгаспадарчасьць на шчо тачнай фабрыцы ў Віцебску

ВІЦЕБСК. Гэтымі днямі Віцебская РСІ закончыла працу па аьследваньні шчо тачна-дрэваапрацоўчай фабрыкі. Камісія выкрыла на фабрыцы цэлы рад фантаў безгаспадарчасьці, адсутнасць аховы працы і г. д.

Шчо тачна-дрэваапрацоўчая фабрыка будавалася без пляну, дзякуючы чаму зараз яе нельга пашыраць, і куплены ліснаматэрыяль дзе паостаў з-за адсутнасьці месца. Варштаты на фабрыцы ўстаноўлены без фундаманту, ад чаго яны поцупца і даюць дрэннай якасьці прадукцыю.

Адоўжэнне правільнае вучот матэрыялаў, няма правільнай калькуляцыі і дакладнага ўважэння аб сабекошце прадукцыі. На окладках фабрыкі ёсьць запісы гатовай прадукцыі аж на 16.060 рублёў.

Працоўная дысцыпліна на фабрыцы нізкая, адоўжэнне пэўны надр неаафіцываных шчо тачнікаў. Дрэнна тавома паостаўлена оправа з аховой працы. На 170 чал. рабочых ёсьць толькі два ўмывальнікі, а ў цэхах адсутнічае вентыляцыя.

Накладныя выдаткі на фабрыцы оьладаюць 78 проц. да Усяго звароту. Дзякуючы гэтаму фабрыка мае страт 13.896 рублёў. А авансы выдаваліся без ніякага кантролю.

За такое нядбайнае вядзеньне гаспадаркі РСІ вынесла дырэктару фабрыкі Ліпчуку строгі выгавар, а віцебскаму кіраўніцтву градааветствамі за невыстарчальны нагляд за фабрыкай — паостаўлена на від.

Бандыт Каржакоў прыгавораны да расстрэлу

МАГІЛЕЎ. (Наш нар.) Каржакоў Кузьма, жыхар вёскі Рэвач, Вялікалікава раёну, на працягу апошніх 3-х год займаўся злачэствамі, рабаўніцтвам, надпалам будынкаў, забойствамі і г. д. З разу злачэстваў, якія зроблены бандытам Каржаковым, характэрны наступныя.

Каржакоў Кузьма, наб заўладаць гаспадарчай свайго брата Філая, апошняга забіў з адрыву вінтоўкі, а яго жонку Аршуну праз вейкі час задушыў. Спаліў будынікі свайго бацькі, абрабаваў аграаома Бабчонка і г. д.

Магілёўскі акруговы суд прыгаварыў Каржакова Кузьму да вшчэйшай меры сакіяльнай абароны — расстрэлу.

Работніца Скварцова — нам. дырэктара акуляравай фабрыкі

ВІЦЕБСК. (Наш нар.) Партыйная лядыка і прафійтэй акуляравай фабрыкі высувалі на пасадку намесніка дырэктара фабрыкі работніцу Скварцову Алясю.

Скварцова — работніца Івана-Вазнясенскай мануфактурнай фабрыкі. Два гады працавала на акуляравай фабрыцы. У сучасны момант яна зьяўляецца старшынёю фабком. Член партыі з 1925 году. Мае 13-гадовы вытворчы стаж.

Работніца Васкевіч загадчык акржааоддзелу

ВІЦЕБСК. (Наш нар.) Пастановай бюро акругома партыі на пасадку заа. акржааоддзелам вылучана работніца фабрыкі «Дзвіна», якая прапавала на вытворчасці — 15 год — Васкевіч Ганна Ігнацьова.

300 новых рабочых

ГОМЕЛЬ. (Наш нар.) У зьяўзку з пераходам зааанавай фабрыкі «Дняпро» на 7-гадзінны рабочы дзень у х.тійм часе пачнецца пастыка рабочых на гэту фабрыку. У першую чаргу будзе паслана да 75 неаафіцываных рабочых, якія будуць абуаааца рабочы ў розных аддзяленьнях фабрыкі. Да першага отудзена 1929 году кіраўніцтва фабрыкі праз біржу працы прыме на работу да 300 новых чалавек.

Выключэньне з саюзу за дапамогу эксплэататару

ВІЦЕБСК. (Наш нар.) Агульны оход членаў саюзу нархарч пастанаваў выключыць з членаў саюзу гр.н Машкоўскага, Бухавіца і Гутмэйстэра за аказаньне матэрыяльнай дапамогі вядомаму эксплэататару, утрымалініну вянзальнага буфэту (у мінулым годзе ён даў сваіх служачых да забастоўні) Гусанову. Бухавоц і Гутмэйстэр былі настолькі адданы свайму гаспадарчыку, што дапамалі яму назат захаваць маёмсць ад аівованьня фін. аддзелам. Паводзіны гэтых «пралетараў» абурылі усіх членаў саюзу.

3 лістоў рабкораў

Дайце кватэру міліцыянеру

Надыходзіць зіма. Колькі раз падаваў міліцыянер, які жыве ў калідоры дому жакту № 17, заяву аб тым, каб яму далі пакой—кожны раз абмяжоўваліся абсяжамі.

Прычына аразумелая—міліцыянер атрымлівае малую пенсію, ня мае ніякага сэнсу даваць яму добрую кватэру.

Між тым ёсць пастанова Савету Народных Камісараў забяспечыць працаўнікоў міліцыі кватэрамі ў першую чаргу. Але гэта пастанова не праводзіцца ў жыццё.

Н. І.

А ясьляй і зараз няма

На гуце «Ноўка» ёсць 50 проц. работніц, якія, у зьвязку з жыллёвым крызісам, жывуць у вёсках на адлегласці 5 вёрст ад заводу. Яны ня могуць карыстацца водпускам на кармленне дзяцей, прымаць удзел у грамадскім жыцці.

Адзел аховы здароўя ўзяў пільнае аб пабудове на заводзе дзіцячых ясьляй. Фабкам закупіў дом у вёсцы і даў задатак у 160 руб. Тэрмінова паведамлі адзел аховы здароўя аб выслаці рэшт грошаў, але грошы ня былі прысланы і задатак згублены.

ВАГНЕР.

Шчацінная вытворчасць механізуецца

Гомельскія шчаціншчыні абтаварылі пяцігадовы плян сваёй вытворчасці.

Згодна плану, на ўсіх шчаціншчых фабрыках ВССР будзе апрацоўвацца 39.000 п. шчаціны штогодна.

Вытворчасць механізуецца, закупляюцца машыны на 70.000 рублёў. Лік работчых скарачаецца з 450 да 291; скарачэння будзе праектаваны на шчотачную вытворчасць, якая мае вялікія перспектывы.

На нарадзе выявілася, што пяцігадовы плян мае рад недахопаў.

Для Віцебскіх шчаціншчыкаў мяркуюцца пабудоваць шмат кватэр, а для гомельскіх значна менш. Адпускаяцца 26.000 рублёў на вентыляцыю менскай фабрыкі і зусім невялікая сума для гомельскай фабрыкі.

Трест забываў аб падрыхтоўцы зьмены кваліфікаванай рабціцы.

Рабочыя ўнеслі прапанову аб канцэнтрацыі шчаціннай прамысловасці. Для гэтай мэты адваджае гомельская фабрыка. Прызначыцца трыццаць толькі каля 60.000 руб. на пашырэнне будынку.

В.

ПЭЗ сапраўды было мала падстаў не давяраць Белсельсаюзу. Вострасць і актуальнасць пытання аб агрыкультурнай дапамозе ільнаводству была незразумела толькі круглым дурням. Сорак восьмі тысяч рублёў, капецка ў капецку, Белсельсаюз ужо атрымаў ад «Льнодэнтра» для ажыццяўлення ўсіх намечаных мерапрыемстваў. Заставалася толькі ўзяцца практычна за работу.

Ну і ўзяліся... Але тут гэтыя надакучлівыя жыццёскія дробязі! Ехаць, шукаць кагосьці, закупляць нейкія абсталяванні і бібліятэчкі—не, не, Белсельсаюз ня можа губляць свой каштоўны час і трывожыцца з-за ўсякіх глупстваў. Плян плянам, а жыццё жыццём. Гэта няважна, што па плане Белсельсаюз і 5 ільнаводстваў павінны былі безадкладна вылучыць для правядзення агрыкультурных мерапрыемстваў спецыялістаў-ільнаводаў. Няважна таксама, што гэтых ільнаводаў катэгарычна забаранілася нагрукмаць усякімі іншымі абавязкамі, акрамя іх непасрэднай баявой задачы.

Магілёў з лёгкім сэрцам бярэ за каўпер першага, панаўшага пад руку, агранома і пытае:

— Слухай, мілы чалавек, што

такі такой дзейнасці. Белсельсаюзуўскаму аграному-ільнаводу ня было калі паклапаціцца аб сваёчасовым выданні інструкцыі аб загатоўцы і захаванні аправаванага насення (ён, бачыце, таксама заняты кантрактацыяй) і на мясцох усё пайшло ўверх нагамі... У засеках пачалі змешваць аправаванае і неаправаванае ільняное семл. Уся праца па аправацы пайшла прахам, і ўсе сартовае насенне загінула... Аб выстаўках па ільнаводстве раённы аграномы даведліся толькі ў канцы верасня, калі 75 проц. ільну было ўжо ўбрана. Зразумела, што яны ніяк не маглі правесці аднаведную кампанію.

А Белсельсаюзу—што! Ён піша новыя планы і кіпіць новым энтузіязмам. Завіднае багадушша і пакой у гэтай установе! Проста дзіву дасяся.

Плян агрыкультурных мерапрыемстваў па ільнаводстве сарваны. Сарвана адно з важнейшых гаспадарчых мерапрыемстваў.

Нельга спакойна прайсці міма гэтага факту, бо мы не забяспечаны ад рэцэдываў такой агіднейшай злучынай безадказнасці і бюракратычнай тупасці.

І вось воляй нябёс і Белсельсаюзу ільнаводу мігам становіцца

СІВЕР.

„Зьвязда“ дапамагла

Хабарнікі і злучыны будучы пакараны

Заметка «Беспарадкі ў Шчацім лясніцтве» аб тым, што ляснічкі Рылейскі і аб'ядчкі Лазарчык і Грахоўскі неэканомна прадвалі лес і дровы, наўмысьля дапушчалі паліць лесу, да сярэвы вартавання лесу адносіліся нядабры і г. д.—была накіравана на расьсьледванне пракурору Менскай акругі. Паказаны ў заметцы факты пацвердзіліся, і справа перадаана для прыцягнення інаватна да адказнасці.

Растратчыкі ў востросе

У адказ на заметку «Жытніцкія кааператары растратцілі 2 тысячы рублёў», змешчаную ў газ. «Зьвязда» за № 217, нарсуд 9 вучастку Менскай акругі паведамляе, што кааператары асуджаны: Будусаў М.—на 1 год пазбаўлення волі, Ліцьвін М.—на 1 г. 6 м., Слуцкі П.—на 5 м. Член праўлення Жогаль М., прысвоіўшы 958 рублёў, уцёк, а ў адносіцах члена праўлення Карасюка С., які прысвоіў калі тысячы рублёў, выдзела сельдзтва.

Памешчыцкіх „блюдалізаў“—да адказнасці

Факты ў лісьце «Памешчыцкае засіпье» аб тым, што член сельсавету

Шляга А. меў дэспушу сувязь з памешчыкамі Паўловічам і Кірмаюком, залічыў іх у спісы бедняты, пнікам чаго было аслабленне іх ад сельпадатку і атрыманне ў першую чаргу лесу.—расьсьледваннем пацвердзіліся. Мазырскі акругком прапанаваў Пятрыкоўскаму РВК выключыць са спісуў бедняты памешчыкаў Кірылюка і Паўловіча, спгнаць з іх групы, якія належаць па сельска-гаспадарчым падатку, тэрмінова правесці перавыбары членаў сельсавету на падставе патрабаваньняў агульнага сходу, таксама пашкоруць вырашэнне пытання аб разбурэнні заставы млыну Паўловіча. Адносна члена сельсав. Шляга А. матар'ял перадаць належным установам для прыцягнення яго да адказнасці.

Беспарадкі знішчаны

Заметка «Беспарадкі ў Бярэзінскай сав. больніцы Менскай акругі», была намі накіравана для расьсьледвання Бярэзінскаму РВК. Расьсьледваннем пацвердзіліся факты аб кепскім санітарным становішчы ў больніцы і несвачасовай лўцы дактароў на працу. РВК прапанаваў адміністрацыі больніцы знішчыць паказаны ў заметцы недахопы.

Барацьба за падваеньне ўраджаю

На раз на старонках друку і раней узялімалася пытаньне аб метадах павышэння ўраджайнасці, аднак, на ўсёй сваёй вострасці гэтае пытаньне дыскусуецца і ў газэтах, і ў журналах толькі ў апошні перыяд часу. Тыя даныя, што паданы ў друку аб параўнанні ўраджайнаў у СССР з ураджайнаў ў іншых краінах, і тыя аўсім розныя ацэнкі нашых магчымасцяў у барацьбе за павышэнне ўраджайнасці, з якімі падыходзіць да гэтай праблемы наасобны прафесары і дзеячы сельскае гаспадаркі, трымушаюць думаць, што дыскусія за праблему павышэння ўраджайнасці можа і павінна адгранаць надзвычайна вялікую ролю ў далейшым рэканструаванні сельскае гаспадаркі.

Паводле даных прафесара Н. І. Вазілава, апублікаваных у яго артыкуле ў № 7 журналу «Пути сельскаго хозяйства», відаць, што на ўраджаі пшаніцы СССР скарыстоўвае адзінку зямельнай плошчы ў 3-4 разы менш, чым у культурных краінах Заходняй Эўропы. Паводле даных (за 1925 г.) прафесара Масолава, апублікаваных у «Экономической Жизни», відаць, што ўраджаі азімай пшаніцы на 1 гектар, складаючы ў сярэднім для СССР 5-6 цэнтнераў, складае ў Злуч. Шт. Паўночнай Амерыкі 8,6 цэнтнераў, у Канадзе—12,6 цэнтнераў, у Італіі—13,9 цэнтнераў, у Нямеччыне—20,7 цэнтнераў, у Бельгіі—25,0 цэнтнераў, у Галандыі—26,6 цэнтнераў. Такім чынам, ураджаі азімай пшаніцы ў Бельгіі і Галандыі ў 4-5 раз перавышае сярэдні ўраджаі азімай пшаніцы ў СССР. Такія-ж суадносіны па-

між ураджаем другіх культур у СССР у параўнанні з ураджаімі ў розных краінах Заходняй Эўропы, Канады і Амерыкі.

Такім чынам, калі-б праблема павышэння ўраджайнасці стаяла, як праблема набліжэння ўраджаю ў СССР да ўраджаю заходня-эўрапейскіх краін, дык трэба было-б гаварыць аб павялічэнні нашых ураджаю ня ў два разы, а ў чатыры і пяць раз.

Здавалася-б, што вырашэнне Кастрычнікавай рэвалюцыяй аграрнага пытання ў СССР, з аднаго боку, значныя зрухі, якія ўнесла рэвалюцыя ў культурнасьць, у асвету і самазьядомасць усёй стомільнавай сялянскай масы,—з другога, павінны былі самае зьвязіцца выстартальнымі прадпасылкамі для магчымасці значнага зруху ў адносінах прадукцыйнасці нашае сельскае гаспадаркі. Аднак, пяць год, прыкладна, якія характарызуецца агульнай увагай усіх сіл краіны да гаспадарчага будаўніцтва яшчэ ў адносінах прадукцыйнасці сельскае гаспадаркі ў масавым маштабе не далі такога значнага эфекту, якога можна было-б чакаць пры наяўнасці абстаноўкі, створанай дзеля гэтага Кастрычнікавай рэвалюцыяй. Апошні год нам даў ужо 100 проц. даваеннай пашунай плошчы, г. зн. у колькасных адносінах сялянства зусім ужо асвоіла ня толькі сваю даваенную плошчу, але і ўсю зямлю, якая перайшла да яго ў выніку рэвалюцыі. Аднак, ураджайнасць за гэтыя гады ўзнімалася ў сярэднім амаль такім-жа тэмпам, які мы мелі ў даваенны час.

У артыкуле тав. Кліменка ў «Правде» паведаюцца даныя, якія паказваюць, што ў даваенны час ураджайнасць узялімалася прыкладна на

1 проц. (даная за 14 год) у год, за апошнія 2-3 гады мы маем павышэнне ўраджайнасці да 1 з палов. проц. у год.

Само сабою зразумела, гэта тлумачыцца ня тым, што сучасныя ўмовы пераходзяць магчымасці значна больш паскоранага тэмпу ўздыму прадукцыйнасці сельскае гаспадаркі, а тым, што ў першпачатковы перыяд гаспадарчага аднаўлення краіны, якая перажыла вальдарнейшую ў свеце рэвалюцыю, уся ўвага і сілы былі сканцэнтраваны на колькасным росце гаспадаркі.

Паколькі ў сучасны момант задача даядзеньня пашунай плошчы (уключаючы асабнае сялянства памешчыцкай, манастырской і інш. зямлі) вырашана ў межах 100 проц., настолькі зусім натуральна, што імен на цяпер з асаблівай вострасцю ставіцца на парадок дня праблема значнага паскарэння тэмпу ўзьяняцця прадукцыйнасці сельскае гаспадаркі і павышэння ўраджайнасці.

Рэарганізацыя сельскае гаспадаркі на новых сацыяльна-эканамічных і тэхнічных пачатках, якая праводзіцца ў СССР, азяўляецца адной з складанейшых задач, паставіць якую магчыма было толькі насель пралетарскай рэвалюцыі. Праводзіць рэарганізацыю сельскае гаспадаркі ва ўмовах, якія дасталіся СССР ад ранаейшага ладу, магчыма толькі пры тэй умове, што асноўныя сялянскія масы самі ўсвядоміць патрэбнасць такой рэарганізацыі. Іменна гэтым тлумачыцца, што пачатак гаспадарчага будаўніцтва ў СССР быў пакладзены новай эканамічнай палітыкай, якая забяспечвае зацікаўленасць сялянства ў збыце прадуктаў сельскае гаспадаркі. Тым-жа тлумачыцца і тое, што асноўнае значэнне партыя пры пераходзе да рэ-

арганізацыі сельскае гаспадаркі надае кааперацыйнаму пляну У. І. Леніна, які стварае новыя прадпасылкі для грамадскай зацікаўленасці сялянства, падзіцьця прадукцыйнасці сваёй гаспадаркі і пераходу на новыя аграмадзяныя гаспадарчыя формы.

Новая эканамічная палітыка плюс кааперацыйны плян У. І. Леніна, плюс пастанова апошняга зьезду партыі аб пераходзе ў наступленне супроць росту кулацкіх тэндэнцыяў у вёсцы і за паскарэнне тэмпу калектывізацыі і аграмадзяныя вытворчых прадесаў сельскае гаспадаркі—вось асноўныя вехі, ужо ўстапоўленыя партыяй для рэарганізацыі сельскае гаспадаркі.

Вырашэнне задач павышэння ўраджайнасці і ўзьяняцця прадукцыйнасці сельскае гаспадаркі (абедзве гэтыя задачы трэба разглядаць як адну агульную задачу ўзьяняцця сельска-гаспадарчай культуры на новай сацыяльнай і тэхнічнай аснове) магчыма толькі пры ўмове штодзённага паскарэння тэмпу руху сельскае гаспадаркі па шляху, які паказаны асноўнымі вехамі палітыкі партыі. Задача ўзьяняцця ўраджайнасці можа быць разглядзана толькі разам з задачай ўзьяняцця прадукцыйнасці сельскае гаспадаркі, бо немагчыма ўявіць сабе магчымасць узьяняцця якой-небудзь адной з галін сельскае гаспадаркі без адначасовага паліяпшэння і развіцця ўсіх іншых галін яе. І сапраўды, павышэнне ўраджайнасці стварае лішні збожжа, выяз якога за граніцу зьяўляецца менш выгодным, чым выяз таго-ж збожжа, неарападананага ў прадукты жывёлагадоўлі. З другога боку, для ўзьяняцця ўраджайнасці палітых культур патрэбна паліяпшэнне жывёлага-

доўлі, патрэбна пашырэнне (побач з трактарызаваннем) колькасці і якасці рабочае жывёлы і г. д. Павысць ураджайнасць таксама, як і ўзьяняць агульную прадукцыйнасць сельскае гаспадаркі магчыма толькі пры агульным падняцці сельска-гаспадарчай культуры, а таму для ўзьяняцця ўраджайнасці і для пашырэння прадукцыйнасці сельскае гаспадаркі трэба перш за ўсё ажыццявіць цэлы комплекс мерапрыемстваў, якія забяспечваюць агульны ўздым с.г. культуры.

Сярод артыкулаў, прысьвечаных праблеме павышэння ўраджайнасці, ёсць цэлы рад артыкулаў, якія якраз імкнучца паліцьці да гэтай праблемы адначасова з розных пунктаў погляду, аб'яднаючы пры гэтым цэлы рад розных практычных прапаноў. Аднак, ёсць і артыкулы, якія, зьвужваючы задачу, сканцэнтруюць яе толькі на адным-двух наасобных мерапрыемствах.

Задача ўзьяняцця ўраджаю і павялічэння прадукцыйнасці сельскае гаспадаркі можа быць вырашана на ня шляхам ужывання якога-небудзь аднаго метаду, і таму мы лічым няправільным чакань аддускіі, што разгарнулася, якіх-небудзь рэцэптаў, якія даюць магчымасць адразу вырашыць пастаўленую задачу. Селекцыяпер заўсёды будзе мець рацыю, калі будзе сцвярджаць, што селекцыя і надбор чыстагатаўнавага насення данамагае павышэнне ўраджайнасці. Але селекцыяпер, які сцвярджае, што селекцыя—гэта адзіны метаду для гэтай мэты, зробіць вальдарную памылку. Таксама вальдарнае значэнне для павышэння ўраджайнасці ў наасобных рабнах можа мець ужываньне мінеральных і натуральных угнасьняў. Аднак, аграхемік, які

даводзіць, што ўжыванне ўгнасьняў адно, само па сабе, зольна вырашыць задачу павышэння ўраджаю, упадае ў ту-ж самую памылку аднабаковасці.

У тым комплексе мерапрыемстваў, якія трэба ажыццяўляць для вырашэння задач павышэння ўраджайнасці і ўзьяняцця прадукцыйнасці сельскае гаспадаркі, першае, што патрэбна—гэта дакладны канкрэтны плян аб'яднання ўсіх мерапрыемстваў, якія праводзяцца ўсімі арганізацыямі і ўсімі ўстановамі, зьвязанымі з сельскай гаспадаркай.

Другое, што зьяўляецца таксама вельмі патрэбным, гэта—ўменне для кожнага раёну ў зьвязку з эканамічнымі і натуральна-гістарычнымі яго ўмовамі падабраць свой комплекс мерапрыемстваў, адпавядаючы ўмовам данага раёну. У гэтых мэтах трэба праблему павышэння ўраджайнасці і ўзьяняцця прадукцыйнасці сельскае гаспадаркі са старонкаў агульнай прэсы перанесці на старонкі мясцовай прэсы і, не абмяжоўваючыся абгаварэннем гэтай праблемы ў Дзяржплана РСФСР, УССР, СССР і ў наркаматах наасобных саюзных рэспублік, паставіць распрацоўку комплексу індывідуальных мерапрыемстваў для кожнага данага раёну ў зямельных і плянавых органах кожнага губернскага, краёвага і акруговага выканкому. Пакуль яшчэ ў друку хаця і выступаюць прадстаўнікі мясцовых устаноў і прафесары мясцовых сельскагаспадарчых і іншых ВНУ, але вельмі мала чуно аб канкрэтных пастапоўцы гэтых пытаньняў на мясцох.

Трэцяй умовай, абавязковай для вырашэння пастаўленай праблемы зьяўляецца адначасовасьць права-

дзеньня ўсіх патрэбных у кожным даным раёне мерапрыемстваў па кожнай важнейшай для данага раёну галіне гаспадаркі. У пляне мерапрыемстваў кожнага данага раёну павінны знайсці месца мерапрыемствы, накіраваны на вырашэнне адначасова і задачы павялічэння ўраджаю палітых культур, і задачы пашырэння ўдоў малака і выхаду мяса, прыросту якасці павялічэння збору яек і г. д.

Чацьвертая ўмова, патрэбная для выканання пастаўленай задачы,—гэта значнае ўважэнне ўвагі, сіл і сродкаў да ўзьяняцця сельска-гаспадарчай культуры, сельска-гаспадарчай нялісьменнасці, сельска-гаспадарчай ніжэйшай, сярэдняй і вышэйшай асветы. Вельмі ўраджаіў таксама і вышыня прадукцыйнасці сельскае гаспадаркі, бязумоўна, значна падзьяцца ў прастай залежнасці ад агульнай ступені развіцця насельніцтва, якое гаспадарыць. Чым культурней (хаця-б у тэхнічных адносінах) насельніцтва ў данай краіне, тым, бязумоўна, вышэй будзе скарыстаны вытворчыя сілы насельніцтва. Таму, у краіне, у якой адбылася Кастрычнікавая рэвалюцыя, павінна быць зроблена і культурная рэвалюцыя, і толькі гэтыя два фактары абумовяць магчымасць такога паскарэння тэмпу павышэння вытворчых сіл сельскае гаспадаркі, пры якім магчыма дагнаць пашоўшых на працягу стагоддзяў уперад (у тэхнічных адносінах) іншыя краіны. Пакуль яшчэ, бязумоўна, у адносінах росту культурнасьці насельніцтва зроблена вельмі мала, што тлумачыцца намайшнем усіх сіл з пачатку на барацьбе за заваяванне рэвалюцыі, а потым на барацьбе за аднаўленне гаспадаркі.

М. ШЭФЛЕР.

(Канец будзе).

1) Перадрук з журналу «Пути сельскаго хозяйства» № 8 за гэты год.

74 чыгуначнікі звольнены росчаркам пярэ адміністрацара

ДН 2 Берастаў правёў скарачэнне бяз ведама саюзу

Прэзідыум ЦСПСБ патрабуе зняцця Берастава з работы

Вучпрафсажам МББ і Зах. чыг. абвешчана вымова

Аб'яднаныя менскіх вакзалаў, зробленае згодна загаду НК Шляхоў Зносіл, мае мэтай рацыяналізацыю чыгуначнага транспарту.

Па падліках чыгуначнага ведамства, рацыяналізацыя павінна даць дзясяткі тысяч рублёў эканоміі ў год.

Аб'яднаныя выявіла наўнясыць лішкаў рабочае сілы і няўхільнасьць скарачэння штатаў.

Рацыяналізацыя, ва ўмовах саветаў дзяржавы, у аднак ад капіталістычнай, праводзіцца ў інтарэсах рабочае клясы і, у канчатковым выніку, паліпшае дабрабыт працоўных.

Скарачэнне рабочай сілы не праводзіцца ў нас росчаркам пярэ адміністрацараў. Капрыз, асабісты разрахунак, ня могуць і не павінны мець месца пры рацыяналізацыі апарату.

Савецкае законодаўства забяспечвае найбольш прадуманае, найбольш бесхваравітае вырашэнне пытання аб скарачэнні: тут і актыўны ўдзел прафарганізацыі, усеакавы вучот кваліфікацыі, матэрыяльнага становішча тако ці іншага рабочага, адпаведна ўскіс магчымых шляхоў скарачэння лінійнай рабочай сілы, пераход на пенсію старых рабочых і г. д.

Як падмішля да гэтага пытання адміністрацыя МББ чыгункі?

Начальнік 2-га аддзялення службы эксплуатацыі Берастаў дазваляў сабе абурачы, абсалютна недапушчальны ў савецкіх умовах, падыход да важнейшага пытання аб скарачэнні рабочай сілы, падыход, варты былога чыгуначнага сапрапа.

Ня выявіўшы, як належыць, лішні рабочай сілы, не ўзгадніўшы з прафарганізацыямі пытанне аб скарачэнні, не паведаміўшы іх нават аб

гэтым, — Берастаў аддаў распараджэнне начальнікам станцый скараціць 74 чалавек.

Начальнікі станцый Менск МББ і Зах. чыгунак Пачаяў і Панасюк, нічога не паведаміўшы Вучпрафсажу і мясцомам, з хуткасьцю, вартай лепшага ўжывання, склалі сьпісы скарачэння, вывесілі іх і паведамілі месцы.

Як гром сярэд аяснага неба, паразіла рабочых вестка аб скарачэнні. Ніхто нічога ня ведаў аб гэтым. Наадварот, адміністрацыя да апошняга часу ашуквала рабочых, заяўляючы, што аб'яднаныя ня выклікае скарачэння.

Многія з скарачэнных зьявіліся ў гэты дзень на работу, ад іх адабралі інструменты і прапанавалі атрымаць разрахаўнак.

Кандуктароў і стрэлачнікаў, якія дзясяткі гадоў праслужылі на сваёй пасадзе, якія няздольны да іншай работы, накіроўвалі ў якасьці рабочых дапамагаліх у чыгуначнае дэпо.

Агіднае галавацтва адміністрацыі выклікала вялікае абурэнне рабочых-чыгуначнікаў. Пасыпаліся заявы і скаргі ў Вучпрафсажы і мясцома: «Як вы, прафэсіяналы, дапусцілі гэтыя злачынствы».

А Вучпрафсажы самі былі рэптам захоплены. Яны ня цікавіліся тым, як абстаіць пытанне з скарачэннем лінійнай рабочай сілы, яны спадзяваліся адна на другога, яны чыста фармальна аднесліся да важнай справы; адміністрацыя проста абыйшла іх.

Рабочыя-чыгуначнікі звярнуліся ў белгор чыгуначнікаў. Камісія ЦСПСБ выехала на месца і ўстанавіла правільнасьць скаргаў.

Берастаў неўпяршыню праўляе

свае адміністрацыйныя таленты. Ён некалькі раз звальняў рабочых, якіх можна было скарыстаць на іншых работах, свавольна зніжаў разрады, не ўзгадніў звальненне з савецкімі арганізацыямі.

Але яго апошні ўчынак па сваім адміністрацыйным свавольстве перавышае ранейшыя.

На пасяджэнні 11-га кастрычніка прэзідыум ЦСПСБ заслухаў інфармацыю старшыні ЦСПСБ т. Рыжова і старшын белгор чыгуначнікаў тав. Іванова аб здарэнні па транспарце.

Прэзідыум ЦСПСБ пастанавіў — паставіць перад адпаведнымі гаспадарчымі арганізацыямі пытанне аб зняцці Берастава з работы, давесці да ведама рабочых аб прычынах зняцця, прасіць праўленне дарогі падвергнуць адміністрацыйнаму параненню начальнікаў станцый Пачаева і Панасюка, абвясціць вымову прэзідыумам Вучпрафсажаў МББ і Зах. Чыгунак за фармальныя адносіны да справы.

Прэзідыум ЦСПСБ прызнаў неабходным стварыць камісію, якая правярць работу па аб'яднанні вузлоў і ўдзел прафарганізацыі ў гэтай справе. Пасля правэркі на пасяджэнні прэзідыуму ЦСПСБ будзе заслухан даклад праўлення дарогі аб выніках аб'яднання.

Берастаў напярэ заслужанае накарэнне.

Гэта справа паслужыць навукай і для прафсаюзных арганізацый, прымусяць іх больш чула і ўважліва адносіцца да важнейшай справы абслугоўвання рабочых чыгуначнага транспарту.

Е. БУТОМАЎ.

Палепшаныя дарожнага будаўніцтва ў Беларусі

Разьвіццё клінкернай вытворчасці. Прыбыццё замежнага абсталявання для вырабу клінкеру

З 1-га кастрычніка былая Беларуская акруга мясцовага транспарту (Беламес) ліквідавана. Увамен яго і дарожнага аддзела НКУС праз 2 дні ў Менску пачынае працаваць навова арганізацыйная галоўная ўправа дарожнай гаспадаркі і аўта транспарту БССР.

За мінулы год Беламес папырну дарожнае будаўніцтва ў тры разы ў параўнанні з мінулым годам. Праграма будаўніцтва выканана поўнасьцю. Асабліва ўвага была зьвернута па грунтавыя дарогі.

Акрамя звычайных спосабаў умацнення палатна дарогі гравіем забрукаваннем ужываліся разнастайныя спосабы штучных умацаванняў, у прыватнасці, у відзе вопыту пад Менскам ужываўся аргінальны спосаб умацнення палатна дарогі вугалем смалакучных заводаў, што дало добрыя вынікі. Трэба таксама адзначыць вышты скарыстання для ўмацнення палатна шпалавых адлажэнняў.

Беламес асабліваю ўвагу зьвярнуў на разьвіццё клінкернай вытворчасці ў асаблівасьці ў паўднёвых раёнах Беларусі. Існуючы ў Гомелі клінкерны завод выпускае штогод на ашты мільёны штук клінкерае цэглы. За апошні гады гэтым клінкерам забрукавана шасэ ў Гомельскім раёне працягам да 20 км. Нядаўна на завод прыбылі 3-а граніцы новыя машыны па выпрацоўцы клінкеру, што дасць магчымасць пашырыць завод і больш патаціць кошт прадукцыі.

Больш буйныя работы механізаваны. Быў арганізаваны дарожна-машыны атрад, якім праведзена работа па праекцыях новай дарогі ў 60 км.

Увазе трымальнікаў каштоўных папер

Усебеларускай канторы Дзяржбанку прышлося за апошні час сустрацца з цэлым радам выпадкаў нядабайных адносін трымальнікаў каштоўных папер як да саміх папер, так і да зааговакх квіткоў па атрыманых пазычках. Прыходзіцца выслухоўваць заявы ад некаторых кліентаў аб тым, што яны згубілі прад'юнкцыя зааговакх квіткі. Ясна, што сама назва «прад'юнкцыя» гаворыць аб тым, што права на яе мае прад'юнкц даяга квіткі і страціла яго разглядзецца, як згуба налічых грошай або іншай рэчы. Нават калі ММ папер запісаны ва ўласніка, гэта не дае яму права на іх, роўназначна таму, калі запамінаць ММ казначэйскіх біяетаў ці банкнотаў не даць права на іск, калі яны будуць згублены. Ёсць моманты, калі трымальнік паперы ня сочыць за тыражам і, не правяршышы табліцы, ідзе і прадае свае аблігацыі ў якой-небудзь крэдытнай установе і пасля некаторага часу прыходзіць ва ўстанову, дзе прадаў аблігацыі і даводзіць, што на ірадану і аблігацыя прынаў выйгрышы. Касір, які прымае аблігацыі, не абавязан правяраць тыражы, ці прыналі выйгрышы на даныя аблігацыі, а гэта толькі справа трымальніка паперы.

Увазе трымальнікаў каштоўных папер, каб не трапіць у гэтыя выпадкі, трэба прымаць наступныя меры: 1. Прымаць аблігацыі толькі ў тым выпадку, калі вы ведаеце, што гэтыя аблігацыі сапраўды існуюць. 2. Прымаць аблігацыі толькі ў тым выпадку, калі вы ведаеце, што гэтыя аблігацыі сапраўды існуюць.

Неабходна дабіцца перадачы прафсаюзам усёго зарадковага саду, зно поўнага пераабсталявання, стварэння сапраўднага вялікага парку культуры і адпачынку.

Прыгледзіце пункту погляду музтааддзела лічылі, што не гэта перадаваць у выключнае карыстанне прафсаюзаў адзіны ў зордае зарадкі свд.

Прэзідыум ЦСПСБ прызнаў неабходным перадачу усёго зарадкова саду прафарганізацыям.

Культаддзелу даручана распрацаваць кошт фарм пераабсталявання саду і аднаўлення крыніцы фінансавання.

МЕНСК

Дзесяцігодзьдзе жан-аддзелу ЦК КП(б)Б 22.000 дэлегатак на Беларусі

У сярэдніх чыслах лістапада жан-аддзел пры ЦК КП(б)Б святкуе дзесяцігодзьдзе свайго існавання. Жанаддзел бярэ свой пачатак ад першага зьезду работніц і сялян у 1918 годзе, які быў аніканы па ініцыятыве У. І. Леніна. У БССР дзесяцігодзьдзе будзе адзначана ўрачыстыміходамі дэлегатак, выпуснам спецыяльнага нумара часопісі «Работніца і Сялянка» і г. д. У Менску, Віцебску і інш. пунктах будуць адкрыты дзіцячыя асьлі, вяснорія зьмены ў дзіцячых садах і г. д.

Першымі арганізатарамі жанаддзелу ў Менску зьяўляюцца т. т. Шабашова і В. Белінокая. У Беларусі ў сучасны момант налічваецца каля 22.000 дэлегатак.

Прыбыло замежнае абсталяваньне для запалкавых фабрык

У апошні час мелася навізна, што заказ Беларускага запалкавага трэсту на замежнае абсталяваньне для новай фабрык «Чырвоная Бярэзіна» і «Новы Дняпро» на агульную суму 700.000 руб. ня будзе выкананы. Гэтымі днямі атрымана наведаньне з-за граніцы аб тым, што заміна ліквідавана 40 проц. абсталяваньня — машыны, аўтаматы ўжо прыбылі ў Беларусь і ўстанавіліся на фабрыках. Сваячасова будзе прыбыць і рэштка абсталяваньня. З установак новага абсталяваньня дзел вытворчасці запалкавай прамісловасьці цялкам будзе механізавана, што дасць магчымасць палепшыць якасьць запалак, а таксама экспартаваць іх на замежны рынак. Фабрыка «Чырвоная Бярэзіна» будзе пачаць у пачатку 1929 году.

За дзень — САНІТАРНАЕ АЗДАРАЎЛЕННЕ БОЙНІ. Учора пры Менакрграндлі адбылася нарада, на якой настаноўлена пабудаваль пры бойні спецыяльнае памышкавыя для разрубкі мяса. Гэта дасць магчымасць палепшыць санітарнае становішча бойні. На пабудову такога памышкавыя Менсольпром адпусціў 10 тыс. руб.

ЛІКВІДАЦЫЯ БЕЛАРУСКАГА АДДЗЯЛЕННЯ «КНІГА ВЭСЦЫ». Ліквідавана Беларускае аддзяленне акцыянернага таварыства «Кніга вэсці». Усе справы яго пераланы Белкаапсаюзу. За тры гады свайго існавання Беларускае аддзяленне распаўсюдзіла каля мільёну кніг.

16 НОВЫХ ХАТ-ЧЫТАЛЕНЬ. У гэтым годзе па Беларусі адкрываецца 16 новых беларускіх хат-чыталень. Для ўмацнення налітасьветработы на мясцох з 1-га кастрычніка ў 15 раёнах Беларусі ўведзены пасадкі налітасьветных інспэктароў.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ КАНФЭРЭНЦЫЯ САЮЗУ ХАРЧАВІКОЎ. Учора адкрылася ўсебеларуская канфэрэнцыя саюзу харчавікоў, на якую зьехалася 35 дэлегатаў ад акруговых прафарганізацый. На павестьцы для канфэрэнцыі даклад харчатрэсту аб становішчы і перспектывах харчовай прамісловасьці і даклад аб культуры-масавай рабоце саюзу на зімовы перыяд.

РАСТРАТА. У фруктовых складе Беларускага выкрот ведадох тавараў на 1.400 руб. Загадчык складу Г. Эцін прыцягваецца да крмінальнай адказнасьці.

СЬМЕРЦЬ НА ВУЛІЦЫ. Па Пагорным завулку каля д. № 3 раптам памёр невядомы грамадзянін, у якім праз некалькі час быў выяўлен жабрак П. Крывашэвіч. Труп Крывашэвіча адпраўлен у анатаміку для ўскрыцця.

10 КІШЭНЬНІКАЎ. Крмінальным вышук атрымаў 10 беспрэтульных зластных кішэньнікаў, якія за апошні час зрабілі ў Менску рад пакаж. Усе гэтыя беспрэтульныя адпраўлены этапным парадкам у г. Арол для зьмяшчэньня ў мясцовы івалятар.

Вылучэньне рабочага т. Цёмкіна

Гэтымі днямі на вытворчай нарадзе 1-ай дзяржаўнай друкарні аталла пытаньне аб вылучэньні на пасаду намесьніка дырэктара па намэрацыйнай частцы друкарні. Народа пастанавіла вылучыць на гэтую пасаду рабочага-наборшчына 1-ай друкарні тав. Цёмкіна.

Зімовы будаўнічы сэзон

Для паслабленьня жыллёвага крызісу ў Менску будаўнічыя работы будуць працягвацца і зімою, на гледзячы на тое, што будаўніцтва ў зімовы перыяд каштуе значна дарэжэй. 70-ківатэрны будынак на рагу Камсамоўскай і Уніа-ростатскай вуліц будзе дабудаваны зімою, у зімовы сэзон закончыцца пабудова дому для камскладу Чырвонай арміі на плошчы Парыскай камуны. Галоўна-будаўнічы трэст у працягу зімы будзе фінансавана ў патрэбных разьмерах.

Шэфства над беластоцкай турмой

10-га кастрычніка на сходзе актыву гарадзкой рабонай арганізацыі МОПР у пастаноўлена пмышлі шэфства над налітасьветнымі Беластоцкай турмы. На гэтым-жа сходзе 2 ячэйкі ўнеслі першую ўнёсак на шэфства ў 65 рублёў. Зьявіленым Беластоцкай турмы настаны ліст аб прыняцці над імі шэфства.

Адкрыцьцё новых навучальных устаноў

З 1 кастрычніка па Беларусі адкрыліся наступныя новыя навучальныя ўстановы: слухні пэдагагічны тэхнікум, 4-гадоваы вопытна-практыкавальны школа пры машэксім, аршанскім, гомельскім, беларускім і лўрайскім педтэхнікумах, а таксама пры чырвона-беларускім аграмічым педтэхнікума. З 1 дзістанца ў Віцебску адкрываецца новы дзевяны рабочы факультэт.

ЯК ПРАХОДЗІЦЬ МЕСЯЧНІК „ЗА ГРАМАТУ“ ПА БССР

Цэнтральны савет „Прэч Нявісьменнасьць“ вывучыў ход мясачніку „За граматы“ па цэлым раёне акруг: Віцебскай, Аршанскай, Магілёўскай, Бабруйскай і інш. Зусім хрэснае праходзіць мясачнік „За граматы“ па Гомельскай і Аршанскай. Тут амаль нічога ня робіцца як у правядзеньні мясачніку, так і ў надрыхтоўцы да новага навучальнага году.

Некалькі зьнеш стаіць справа ў Мінску, дзе агітпалітыя праца разгорлута вядрава. Але і тут яны правядзеньні мясачніку выкаваць усё-ж ня ўдасца, па той прычыне, што акруговы савет таварыства „Прэч Нявісьменнасьць“ не надрыхтаваў матэрыяльнай базы.

Добра праходзіць мясачнік па Магілёўшчыне, Віцебшчыне і Палаччыне. У Магілёве студэнтам вылучыла 87 чалавек для працы ў лікунактах. Увагты на прамак, каб на годзе было зьявіліся новыя налітасьменьнасьць у працягу бягучага навучальнага году. Вялікую дапамогу ў гэтым аказваец прафсаюзы.

Сад „Прафітэрн“ трэба пашырыць

Прэзідыум ЦСПСБ выказаўся за перадачу прафсаюзам гарадзкага саду

Сад «Прафітэрн» заваўвае ўсё большую і большую папулярнасьць сярод працоўных гораду. За мінулае лета было выдана 7.000 абанэмантаў у сад. Сотні тысяч людзей набывалі за лета ў «Прафітэрн».

Па падзелу і выгадных дзят у садзе ствараліся сапраўдныя таўкучкі. Тысячы людзей зьбіраліся на адлінай дарожцы для буботу, мытаючы пмы, штурхаючы адін другога.

Тэрыторыя «Прафітэрну» не здавальнае больш запатрабаваны ў насьельніцтва.

Культаддзел ЦСПСБ узняў на пасяджэнні прэзідыуму пытаньне пашырэння саду, зно капітальна пераабсталявання знодна пляну, трэба забраць пад сад «Прафітэрн» частку зарадкова саду, уключаючы дарожку, якая разьдзяляе спортпляцоўку і аэлядром, перанесці бубот у сасноым ласок, абсталяваць рад

Непатрэбны выдаткі на лішніх людзей

Новыя аўтабусы для Беларусі

Гэтымі днямі ў Менску былі атрыманы ў Аўстрыі 10 новых аўтабусаў фірмы Штайбер. Аўтабусы накіраваны ў Маскву для даабсталяваньня на савецкіх заводах, пасля чаго яны будуць

У Беларусі наладжваецца выпрацоўка тэксту

Белекуртрэст на працягу доўгага часу імпартаваў тэкст (дробныя друкаваныя чыты) для абуковай вытворчасці. Зараз мэталятрэст атрымаў заданьне ад савецкіх арганізацый наладзіць і пашырыць вытворчасць тэксту ў Беларусі з мэтай унікнуць імпарту зьтала тавара. У сувязі з гэтым Дзяржстандарт выдасць заказ у Нямеччыну на закупку 20 спецыяльных машыні і гарматаў па выпрацоўцы тэксту.

Радыефінацыя Менскага вузла

Дарпрафсжам МББ н. адпусціў каля 10.000 руб. на пераабсталяваньне саду і аднаўлення крыніцы фінансавання.

Забесьпячэньне насельніцтва прадуктамі

За апошні час у магазіны МЦРК перададзены для продажу вае вбцітву 2 вагоны бульбы, 1 вагон грачкае круны, у якой ачуваць недадох, і 1 1/2 вагоны мала, якое забяспечыць патрэбы насьельніцтва.

Рост калектыўных гаспадарак

У перыяд асенняй паасейнай кампаніі па Менскай акрузе арганізавалася 13 новых калектыўных гаспадарак, 9 машынных таварыстваў, тры пасьлянавыя таварыствы і адно таварыства па жывёлагадоўлі. Усяго па акрузе ў сучасны момант налічваецца 139 насагдаў. Азначана, што ўраджай у насагдах з кожным годам паліпшаецца.

СПОРТ

Зімовая праца

Вышэйшы савет фізкультуры распрацаваў падрабязны план спартыўнай працы на зімовы перыяд. Будзе праведзена работа па ўнарачэньні лідэраў спорту сярод рабочых. Уно пачата вядоўштоўнаа работа па арганізацыі Усебеларусііх саборніцтваў па лыжах, чыаньно і гімнастыцы.

У часе зімовага перыяду будзе ўзможна работа страляковых гуртоў. Для кіраўніцтва отралкавым спортам пры ВСФК арганізавана спецыяльная страляковая сэкцыя. На працягу зімы сярод сьлянаснай моладзі наменана правесці вялікую арганізацыйную працу па падрыхтоўцы да Усебеларускай сьлянаснай спартакіады.

Зараз распрацоўваецца план арганізацыі масавага фізкультурнага паходу ў Беларусі.

Правэрна кваліфікацыі спортінстэутароў

З 14-га кастрычніка па 20 лістапада ВСФК будзе праведзена правэрка кваліфікацыі інстэутароў. На гэту моту залучана 600 руб.

Дом фізкультуры ў Менску

ВСФК узяў у прах урадам БССР ініцыятыву аб пабудове ў Менску цэнтральнага дому фізкультуры. Дзеля гэтага будзе збудавана будынак плошчын 100 м. на вуліцы Савецкай.

пріма, каб на горале была здыма-
вана ялісьмешысьць у працягу бігу-
вата павучальнага году. Значную капа-
моту ў гэтым адзавоюць прафсаюзы,
якія адзускаюць сродкі для стварэння
лікунакту.

Затое кааператывныя арганізацыі Ма-
гілеву аусім нізкага ўдзелу ў месачніку
ля прымаюць. Тое самае можна сказаць
аб кааператывных арганізацыях Ма-
шыра.

Па Бабруйшчыне месачнік праходзіць
вельмі добра. Там як агітацыйная пра-
ца, так і практычная пастаўлена на на-
лежную вышыню. Уся грамадзянская
Бабруйшчына вельмі зацікаўлена месач-
нікам Вялікі ўдзел прымае друж, па-
стаўніцтва, грамадскія арганізацыі. Пра-
ца камсамольскіх арганізацый досыць
добра ўвязана з працай таварыства
«Прач Вялісьмешысьць».

Высокавольтная лінія Асінстрой-Ворша-Ві- цебск

Беларускае аддзяленне ГЭТ'у за-
ключыла дагавор з Асінстрой на па-
стаўку 40 вагонаў медзі для абсталя-
вання высокавольтнай лініі Асінстрой-
Віцебск-Орша-Магілёў працягам у 100
км. Кошт гэтае лініі вызначаецца ў
мільён руб. Падвоена яе пачнецца ў
чэрвеня 1929 году і будзе закончана
ў верасні. У першую чаргу ў гэтую
лінію наміячацца ўключыць прадырме-
оты Воршы і Віцебску.

Непатрэбныя выдат- кі на лішніх людзей

На Маскоўскай вул. № 18, існуе
оталоўна для беспрытульных, якая
ўтрымліваецца на ародкі ЦК дапамогі
дзецям.

У оталоўцы сабралася цэлая кам-
панія дармаедаў.
Загадчыні гаспадарчай часткі Вайн-
гаўз, атрымліваючы добрую пэнсію,
выпісвае сабе кожны месяц па 20 р.
за «начную» работу. Між тым ён ні
разу ня быў у оталоўцы.

Выхавальніцы Праколчыні, Слоста-
шынскай і інш. атрымліваюць па 65
р. у месяц і рэгулярна нарастаюцца
абодамі для беспрытульных. Наглядальні-
ні Мазюковіч атрымлівае кезённую
кватэру, харчы і 35 руб. у месяц. За-
пытайцеся ў яго, што ён робіць, ён
вам адказа: «варту свой пакой».

Інструктар, які навучыць дзяцей ша-
веднаму рамяству—на прафэіі ота-
лар і ўвесь час ён працуе ў якасці
сталара на адным з заводаў. Да гэ-
тай кампаніі трэба яшчэ дадаць вар-
таўніка, які ахоўвае нацёў на кухні.
Хто будзе адказваць за дарэмна
отрачання грошы на лішні, непатрэб-
ны персанал. **МЕНСКІ.**

Атрымана 100 вэльсыпаздаў

Белдзяржгандель атрымаў з Латвіі
новую партыю вэльсыпаздаў у 100 штук.
У бліжэйшыя дні будзе выправадзена па-
радак разьмеркавання гэтых вэльс-
паздаў.

За цяганіну

Калегія НК РСІ разглядзеў справу
аб цяганіне, дапушчанай з боку ініцыя-
тара Белдзяржгандля Аксельрода і за-
гадчыка сагаптоўчага аддзела Белар.-
саюзу Баршан, якія на працягу мо-
мента, не разьясвалі астановаў аб адмоне ў
прыёмні Касцюковічым пунтам Бел-
дзяржгандлю ад Хапіўскага сельска-
гаспадарчага кредитнага таварыства на-
гоны эканартных касцюдэй. Калегія
НК РСІ ваставаліла абочымі ваставіць
гэта ша віл.

грышы на данныя абвінавачанні, а гэта
толькі справа трымальніка паперы.

Савецкая дзяржава дае магчы-
масьць кожнаму працоўнаму зьяві-
цца свае зьберажэнні ў каштоў-
ныя паперы, а таксама зацікаўлена
на ўмелым марытаньні імі тры-
мальнікамі. Больш уважлівы адно-
сіны да сваіх каштоўных папер-
абавязак можа та трымальніка па-
пер.

Дарпрафсож №56 ч. адпуюсці няла
10.000 руб. на радзёці ачыю вузав-
ных станцыяў Мемск, Віцебск і інш.
Для гэтай мэты будуць устаноўлены
моцныя трансальцічныя прыстаа-
ваньні. Дрэтавыя трансальцічныя пааі-
ны будуць абслугоўваць усе чырвоныя
куты, клубы, майстэрні і дэпо пры
станцыях. Для папулярызачыі радыёў
сярда чыгуначнікаў Дарпрафсож аб-
сталяваў радыёўстаноўкамі тры ваго-
ны-клубы, якія абслугоўваюць усе ву-
частні.

Я. Літвін.

СУД Камбінацыі растрат- чыка Казла

У лютым гэтага году рэвізійні фін-
кантролю быў выкрыты ў начальніка
грамадскіх работ Менкамгасу Паўла
Казла недахоп грошай у суме—580 р.
Загадчык Менкамгасу т. Шчадэль впа-
наваў Казлу закрыць недахоп у трох-
дзёшнім тэрмін. І вось Казёл пачаў
шукаль спосабу зьліквідаваць няста-
чы. Ён падае заяву камгасу аб тым, каб
яму было адпушчана—394 руб. «на за-
купку матар'іалаў». На гэтых грошай, што
загалікам камгасу на гэтай заяве
належаў разьлічыць, каб грошай на
рукі Казлу не даваць, ановія ўсё-ж
былі залічаны на прэсьбе Казла ў лік

доўгу. Апрача таго, Казёл казачы ў
ардэзі «Матор» 100 руб., у старшага
работчага грамадскіх работ камгасу—
100 р. і такім чынам недахоп быў зьлік-
відаваны.

Але «трышкіі кафта» вастаўся дві-
равымі. Пакрыўшы ачын недахоп, Казёл
тым самым арабіў другі. Цяпер Казёл
пусьціўся на другую хітрасьць. Ён ку-
пілае у двух гандляроў 4 кані і выдае
ім воксал ад імя камгасу. Коні прада-
юцца, а грошы ідуць у кішэню Казла.

Казёл быў армштэваным самім ган-
длярмі, які ановія дзёдаціся, што
надісьваць воксал ад імя камгасу Ка-
зёл ня мае права.

На суаэзе Казёл тлумачыў сваю ра-
страту слабахарактэрнасьцю і аспро-
дзішчам, ў якім ён знаходзіўся.

Вясельтлена, што Казёл праводзіў час
у ільнях і гудынях, на што траціў
дзяржаўныя сродкі.

Акруговы суд прыгаварыў абвінавач-
нага Казла да 2 год назбаўленьня волі
з суровай ізаляцыяй, з наражэньнем у
правах на 1 год пасля адбыцьця кары.

гасоак з нонным годам павышчаюцца
Урадмай жыта дае 106 пуд. з дзёса-
партыйнай работа.

Пасля ўрачыстага пасяджэньня аду-
дэцца культурнага дзёна.

Паведамленьні

— У суботу, 13-га кастрычніка, а 6
гадз. увеч. адбудзецца пасяджэньне
прэзыдыуму Гартрайкому МОПР'у.
Выклікаюцца ячэйкі МОПР'у па-
жарнай каманды, міліцыі, Лесбелу,
тэкстыльсвыдкату.

Запрашаюцца члены прэзыдыуму
МОПР'у, — Канстанцінаў, Лецяга,
Кельд, Мільнэр, Каплан, Аровава,
Ліпманова, Гатоўскі.

Жадаючыя актывістыя ячэек
МОПР'у могуць прысутнічаць.

— У суботу, 13 кастрычніка, а
7-й гадз. увечары, у памяшканьні парт-
габінегу адбудзецца кансультацыйна
тэму: «Як праводзіць заняткі, чытку, як
занімаць матар'ялы, як разьбіваць тэ-
му на падтэмы і які тэрмін адводзіць
для кожнай падтэмы».

Якія ўсіх прапагандацкіх кірэўні-
коў адзінай партыйнай школы, а такса-
ма раб. прапагандацкіх, якія не прыма-
кованы да іншых гурткоў, абавязкова.
Менаіругном КП(б)Б.

— Адзед работніц ГРК КП(б)Б па-
ведамляе, што ў суботу, 13 кастрычні-
ка г. г., а 8 гадз. увечары, у клубе
К. Маркса адбудзецца ўрачыстае пася-
джэньне, прысьвечанае выпуску і на-
чатку працы дэлегатакаго сходу сумесна
з партыйнымі, прафэсійнальнымі, са-
ведскімі і камсамольскімі арганізацыямі.

Старыя і новыя дэлегаты ўваходзяць
на сваіх дэлегатацкіх білетах. Госьці—на
білетах, атрыманых у сваіх ячэйках.

— Дом Асьветы. Сёння, 13/Х—кіно
«Обыкновенная история». Пачатак
а 7 з пал. і 9 з пал. гадз. увеч. Бу-
леты слэбр. саюзу—20 н., слэбр. клю-
бу—15 н.

У нядзелю, 14/Х—28 ч. а 6-ай гадз.
увеч.—пасяджэньне праўленьня клубу.

— У суботу 13/Х з 6-8 гадзін увеч-
чары ўсе камсамольныя лчыкі Пра-
аьветы, якія лчыч не ўваляліся на пе-
рааучот, павіны ў абавязковым на-
рааудку даць зьвесткі т. Шмудасічу
ў канцылярый Дому аьветы.

Бюро ячэйкі.

— У нядзелю, 15 кастрычніка,
роўна а 12 гадзін дна ў памяшкань-
ні ЦП саюзу будзе праводзіцца рэ-
візачыя беспрацоўных—пайшчыкаў
ДРК, якія да гэтага часу лчыч не
завісьтраваліся.

— Кутон вучоных—У нядзелю, 14
кастрычніка а 7 гадз. увечары—ар-
ганізацыі срод гурткоў на вясельчэньні
фотамастацтва.

Адказы рэдактар
Я. АСЬМОЎ

С. Е. Н. Б. Н. Я. У ТЭАТРАХ І КІНО

ЦЫРК

Сёньня, 13 кастрычніка

Вялікая сьвятаячн я праграма

Ановія гастролі ўрапейскага ілюзіянстага ансамблем

КІНО

Кіа панамя дэўныя нумары!!! Незвычайная ілюзія!!!
Разводзьдзе ў цырку або цырку пад вядой
ЧОРНЫ ГАБІНЭТ і шматінш. нумароў.

Гастролі любіцца КОЛІ ДАБЫЧЫНА Дэманстрацыя вядзельнай сілы—
пудыні і балісанаваньне на гру-
дах 80 вудоў жымага цямару. Жывая карусель з 6-ці чалавек на грудзях Колі.
Выязьваньне бляцікаў з 6-ці дзюймовых дыялаў.
Эфэтына вядзельна—схвата КОЛІ з вядзельнага
Вялікага дыравага праграма

5ЭРНАНІЗ

Музыкальныя Любімы № пуб- м-м Данковай з не са-
эксэцэнтрыкі ліні—выхад бачамі

ЖАК І ЖАКОНІ

—новыя асьблы ановіч

Нарадны выхад барцоў на манеж роўна а 11 гадзіно увечары

ФРАНЦУСКАЯ БАРБА.

— Боручца 3 пары.
Каса адчынена ад 11—3 і ад 5—9 гадз. увеч. | Пачатан роўна а 8 з пал. гадз. увеч

Кіно-тэатр „КУЛЬТУРА“

у суботу, 13 і ў нядзелю, 14 кастрычніка
ДЗЕННЫЯ ДЗІЦЯЧЫЯ СПЭКТАКЛІ
ТРУПЫ ЛІЛІПУТАЎ „МАЛЕНЬКІ
І МЭДЫЯНТ“

пад кіраўніцтвам Б. Ф. Маліноўскага.
ПРАДСТАУЛЕНА БУДЗЕ

1. „РЭВІЗОР“ музыкальна. сатыра
у 4-х дзёях
Вялікі рознахарактарны
дыаэртысымент
пры ўдзеле ўсёй трупы.

На экране:
вясёлая
камэдыя „ДЖЭК, СЛОН І Р“
Пачатан спектаклю а 1 гадз. дня.

Ановіч: Ад аўторка 16 кастрычніка ПРЭМ'ЕРА!
„КАПІТАНСКАЯ ДАЧКА“ гістарычны
на ановічкі А. С. Пушкіна. Банькі

ВІНО-ТЭАТР

„Культура“

Вялікі рознахарактарны КАНЦЭРТ На ановічкі выключным імяскі фільм
„СЫМФОНІЯ ВЯЛІКАГА ГОРАДУ“

Ад аўторка 9-га кастрычніка падвойная праграма:
„ФРАНЦУСКАЯ ПЯЛКА“ драма ў 7 частках
Зьвяш праграмы КАНЦЭРТНАЕ АДЗЬЯЛЕНЬНЕ
Пачатан 1-га сьезону роўна а 7 гадз.

КІНО

„ПРАПЕ-
ТАРЬ“

КІНО

„ДРУГОЕ ЖЫЦЦЭ“
Каса адчынена ад 5 гадзін.

Ад аўторка, 9-га кастрычніка
2-гі тыдзень
„ДРУГОЕ ЖЫЦЦЭ“ 98
частках

Зьвяш праграмы гастролі
імітатара С. М. РУСЛАЎ „ЧАЛАВЕК МАШЫНА“
На экране выдатны амерыканскі фільм
„ЛОВКАЧІ“ кіно-раман
у 7 част.

ПРАЎЛЕНЬНЕ МЕНСКАГА ЦРК

сумесна з бюро гандлевай сэкцыі ЦП саюзу саўгандальслужачых

СІЛІКА

15-га кастрычніка, а 8-й гадзіно увечары, у памяшканьні
клубу саўгандальслужачых
сход кляпэрацыйных камісій, улоўназа-
жаных і работнікаў прылаўка ЦРК,
ТПО і іншых гандлюючых арганізацый, па пытаньні
АБ АДЗІНЫМ ВЫХАДНЫМ ДНІ
І ГАДЗІНАХ ГАНДЛЮ

3 прычыны важнасьці пытаньня—прэсьба зьявіцца на гэты сход без апазьненьня
Праўленьне МЦРК
Бюро гандлевай сэкцыі ЦП СССР

ЗВ'ЯЗДА

ФОТО-ЦЫНКАГРАФІЯ

ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ

НА КЛІШЭ

ШТРЫХОВЫЯ ТОНАВЫЯ—СЕТКА І
ФАБРЫЧНЫЯ

МАСТАЦКАЕ ВЯКАНАНЬНЕ РЬСУНКАУ

3 ЗАКАЗАМІ =
= ЗВАРОЧВАЦА
У ГАЛОЎНУЮ КАНТОРУ ГАЗЭТЫ
„ЗВ'ЯЗДА“ МЕНСК.
САВЕЦКАЯ, №63, 3^ш ПАВЕРЬ.

ПАРТРЭТЫ, ГРАВЮРЫ,
ПЛЯНЫ, СХЭМЫ, ФАКСІМІЛЕ,
ЭТЫКЭТЫ, ЦЭНЬНІКІ, ВОКЛАД,
ВІНЬЕТКІ, РЭКЛАМНЫЯ ПЛЯКАТЫ
І ІНШЫЯ МАСТАЦКІЯ
РАБОТЫ.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць насапраўднымі:

Пашпарт Шустэрман, І. Е., выд. Мемск.
міліцыяй. 14

Каварак. кніжка А. М., выд. МЦРК. 141

Каварак. картка № 14.531 Слаушчэ
І. Д., выд. Мем. АК КП(б)Б. 142

Пашпарт, выд. Мемск. міліцыяй, мэт-
рыч. вымс, выд. Мемск. ЗАГОС
Брацкай Ф. В. 143—144

Каварак. кніжка Океевскага С. Г.,
выд. МЦРК. 145

Каварак. кніжка МЦРК Тейтэльмана
М. Б. 146

Каварак. кніжка МЦРК Еволіўскай
С. А. 147

Каварак. кніжка МЦРК Олешка В. С.
148

Ч. білет № 6-3.420 саюзу бухгалікоў
Манасевіч М. Д. 149

Пашпарт Кочківа Г. С., выд. Мемск.
міліцыяй. 150

Каварак. кніжка МЦРК № 220 Сала-
мін С. П. 151

Ч. кніжка № 110.775 Дукорскага В.
152

У выд. саюз. швейнікаў. 153

Асабов. пасведч. Новікова М. М., выд.
Лешігур. міліцыяй. 154

Кніжка бесрам. Шышко А. І., выд.
Менстрахкасай. 154

Каварак. кніжка МЦРК Кавалі М. Б.
155

Пасведч. аб сканчэньні 15-2 сямігодзі
Вейшэроўча І. Я. 156

Каварак. кніжка МЦРК Гальперына
Л. П.-Х. 157

Каварак. кніжка МЦРК Нікулаі
Г. І. 158